

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 253 (6530) 2 лістапада 1939 г., чацвер ЦЕНА 10 КАП.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РАЗГОРТАЦЬ ВЫБАРЧУЮ КАМПАНІЮ

Беларуская ССР, згодна пастановам Прэзідыума Вярхоўнага Савета, з 24 кастрычніка ўступіла ў выбарчую кампанію па выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Гэта — самая вялікая палітычная кампанія, якую нам калі-небудзь прыходзілася праводзіць.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета сустрапае ўсім беларускім народам з велізарным энтузіязмам. На фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах, у савецкіх установах, у навучальных установах і чырвонаармейскіх частках прайшлі мітынгі, на якіх працоўныя аднадушы выказалі сваё жаданне ўмацаваць і забяспечыць у прадстаўчых выбарах новую перамогу сталінскаму блоку камуністаў і беспартыйных, узяці на себе абавязанне абароны і развіцця ўдзялення ў падрыхтоўцы та выбараў.

Палітычным і вытворчым уздымам працоўныя дэманструюць сваю блізкавую адданасць партыі Леніна—Сталіна, яе сталінскаму Цэнтральнаму Камітэту, савецкаму Ураду, вялікаму Сталіну. Пачатак выбарчай кампаніі супадае з падрыхтоўкай да XXII сесіі Вярхоўнага Савета і сацыялістычнай рэвалюцыі.

Гэтыя дзве значнаватыя падзеі народ кошта аднаўлення новай перамогай на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Выбаў у мясцовыя органы дзяржаўнай улады, як і мінулыя выбаў у Вярхоўны Савет СССР, саюзных і аўтаномных рэспублік, мы праводзім на аснове найбольш дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі. Прадстаўчаныя выбаў будуць новым трыумфам савецкага сацыялістычнага дэмакратызма.

У дакладнай адпаведнасці з выбарчым атамам, за 55 дзён да дня выбараў утвараюцца, зацверджваюцца і аўтарызуецца састаў базісных, гарадскіх, раённых і гарадскіх сельскіх і пасялковых выбарчых камісій па выбарах у аўтаномныя саветы. Зацверджваюцца таксама вялікая работа а фарміраванню ўсіх арганізаваных выбарчых камісій па выбарчых акругах, якіх у Палажэнні аб выбарах павінны быць створаны не пазней чым за 15 дзён да выбараў.

Для прыёму выбарчых білетоў і паўнамоцтваў тэрыторыя гарадоў, пасялков і сельсаветаў падзяляецца на выбарчыя участкі, агульна для выбараў у абласныя, раёныя, гарадскія, сельскія і асялковыя Саветы дэпутатаў працоўных, а пазней чым за 45 дзён да выбараў аўтаномныя разгартаюць сваю работу ў выбарчых камісіях. Для зацверджання гэтай работы на фарміраванню выбарчых камісій астаюцца лічаныя дні. Гэта важная дзяржаўная справа павінна быць праведзена дакладна па ўстаноўленым выбарчым законам тэрмінам.

Недзя дапусціць ніякіх нават малейшых адступленняў ад выбарчага закона. Асабліва ўвага павінна быць звернута на ўстаноўленне грамадскіх арганізацый і асобных участкаў, каб яны аб'ядналі існае таварыства насельніцтва, каа прадуаджана Палажэннем аб выбарах.

На выбарчыя камісіі ўскладаюцца вялікія і адказныя задачы. Іны закліканы кіраваць усеагульнай кіраўніцтва выбараў па ўсе Саветы дэпутатаў працоўных. Іны павінны забяспечыць у кожным асобным участку, каб яны аб'ядналі існае таварыства насельніцтва, каа прадуаджана Палажэннем аб выбарах.

Чыгуначнікі Крычава вылучылі ў выбарчую камісію па выбарах у абласны ўрад аднаго з лепшых машыністаў Яно Казубовскага. Члены калгаса «Чырвоны ўдарнік» Асіпаўскага раёна паслалі ў ўчастковую выбарчую камісію старшыню свайго калгаса ардэнаносца тав. Стальска А. І. т. д.

Надходзіць наступны важнейшы этап выбарчай кампаніі — вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых Саветаў. Кандыдатамі ў дэпутаты Саветаў павінны быць вылучаны лепшыя з лепшых, сапраўды заслужыўшы давер'я народа людзі з тым, каб нашы будучыя мясцовыя органы дзяржаўнай улады былі моцнымі, пэсна звязанымі з масамі, здольнымі далей рухаць вялікую справу будаўніцтва камунізма ў нашай краіне.

Права выстаўлення кандыдатаў у дэпутаты, згодна артыкулаў 68 і 69 Палажэння аб выбарах, ажыццяўляюць як цэнтральныя органы грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных, так і іх рэспубліканскія, абласныя і раёныя органы, а таксама агульныя саветы рабочых, служачых, савецкай інтэлігенцыі і ваеннаслужачых. Неабходна, каб партыйныя, савецкія, прафесіянальныя і камсамольскія арганізацыі сур'ёзна падрыхтавалі да гэтага важнейшага этапу выбарчай кампаніі.

Велізарны маштаб выбарчай кампаніі патрабуе асабліва зарас, калі наступілі гарачыя дні неперарыўна падрыхтоўкі да выбараў, значнага ўмацавання ўсёй агітацыйнай і арганізацыйна-тэхнічнай работы.

Да выбараў у мясцовыя Саветы, якія павінны завяршыць перабудову ўсіх арганізацый дзяржаўнай улады на аснове Сталінскай Канстытуцыі, працоўныя нашай краіны рыхтуюцца, як да вялікага ўсенагоднага свята. Радасію і пачынем поўна наша савецкая зямля. Велізарны і велічны перамогі сацыялізма. Краіна наша і народ жывуць яркім, поўнакроўным кішчым жыццём. Кожны дзень поўна падзямлі гістарычнага значэння. Усе новыя і новыя перамогі арганізацыі савецкай сталінскай палітыка міру. Вызваляюць народы Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны на сваёй зямлі чырвоны сцяг Саветаў і выказалі гарачае жаданне з'еднацца ў адну сям'ю з шчаслівымі народамі Савецкага Саюза. Усе гэтыя найвышэйшыя падзеі трэба проста і ярка дасягнуць да сэрца выбарчых камісій, развіццё Сталінскай Канстытуцыі, выбарчы закон кожнаму грамадзяніну нашай краіны, падрыхтаваць яго да выканання высокага грамадзянскага абавязку ў дзень выбараў.

У большасці гарадоў, раёнаў, сельсаветаў рэспублікі большасці агітацыйна-прадстаўчана нацыянальна. Да агітацыйнай работы пачаў са старымі кадрамі агітацыйна-прадстаўчана сотні і тысячы новых, разгартаюць работу вяліка сетка гурткоў, агітацыйных груп. Але дзень раённы, участкі, сельсаветы, дзе агітацыйная работа нічо не прыняла патрабана размаху.



УНЕЧАРГОВАЯ ПЯТАЯ СЕСІЯ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР. 31 кастрычніка ў зале Пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крамлі адбылося сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей. НА ЗДЫМКУ: выступленне тав. В. М. Молатава на Сесіі. У лозы (злева направа): К. І. Нікалаев, М. Ф. Шырага, Х. Вабей, І. В. Сталін. Здымак атрыман па б'юда-апарату.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 1 лістапада 1939 г.

Учора, 1 лістапада, у 6 гадзін вечара ў зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крамлі, адбылося другое сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Старшынявае — Старшыня Савета Саюза дэпутат Андрэў А. А.

У нарадку дня — заява паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны.

У заяву ўваходзяць члены паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны і займаюць месцы па трыбунах. Дэпутаты і госці сустракаюць іх працяглай авацыяй.

Слова для заявы ат імені паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны прадастаўляецца члену камісіі тав. Панчышын М. І.

Пасля заканчэння выступлення т. Панчышына члены паўнамоцнай камісіі, па запрашэнню старшыняваўшага тав. Андрэва А. А., займаюць месцы сярэд дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР.

Вярхоўны Савет СССР пераходзіць да абмеркавання заявы паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны.

З прамовамі выступілі: член паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны т. Браўчук І. Ю., дэпутат Браўгома А. А. (Біеўска-Кагановіцкая акруга, УССР), члены паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны т. Студзінскі К. О. і Бузьмінскі Е. С., дэпутат Карпінчук А. Е. (Звенігорская акруга, Кіеўская абласць, УССР) і члены паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны т. Гаўрышчук Г. В. і т. Філічук-Дзямчук У. В.

Затым выступіў намеснік Старшыні Савета Народных Камісараў СССР тав. Вышыньскі А. Я. Ад імені Урада СССР тав. Вышыньскі А. Я. Ад імені Урада СССР тав. Вышыньскі А. Я. Ад імені Урада СССР тав. Вышыньскі А. Я.

Раздзелным галасаваннем па палатах Вярхоўнага Савета СССР аднаголіна зацвердзіла «Закон аб уключэнні Заходняй Украіны ў састаў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік з аб'яднаннем яе з Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай».

Раздзелным галасаваннем па палатах Вярхоўнага Савета СССР аднаголіна зацвердзіла «Закон аб уключэнні Заходняй Украіны ў састаў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік з аб'яднаннем яе з Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай».

«Вярхоўны Савет Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, заслухаўшы заяву паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны, пастанаўляе:

1. Зацвердзіць просьбу Народнага Сабрання Заходняй Украіны і ўключыць Заходнюю Украіну ў састаў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік з аб'яднаннем яе з Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай.

2. Даручыць Прэзідыуму Вярхоўнага Савета вызначыць дзень выбараў дэпутатаў у Вярхоўны Савет СССР ад Заходняй Украіны.

3. Прапанаваць Вярхоўнаму Савету УССР прыняць Заходнюю Украіну ў састаў Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

4. Прасіць Вярхоўны Савет УССР прадаставіць на разгляд Вярхоўнага Савета СССР праект разгарацця раёнаў і абласцей паміж Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай і Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай.

На гэтым другое сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей завяршаецца.

ПРАМОВА НАМЕСНІКА СТАРШЫНІ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ СССР ДЭПУТАТА ВЫШЫНСКАГА А. Я.

Таварышы дэпутаты Вярхоўнага Савета Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!

З найвышэйшай увагай і паўночым гарадзі, брацкай любові выслаўшы вы заяву паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны аб уключэнні Заходняй Украіны ў састаў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

З вялікай увагай і вялікай любоўю вы, дэпутаты Вярхоўнага Савета Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, выслушайце прамову членаў паўнамоцнай камісіі, перададзены вам, дэпутатам Вярхоўнага Савета, напаму Ураду, нашай вялікай партыі, вялікаму настайніку і правадчыку нашаму таварышу Сталіну (ураў аплардыменты). Усе ўстаюць! пацхніце, духавата рачоўны і хвалючыя народы Заходняй Украіны, вызвалены нашай слаўнай пабедонаскай гераічнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй!

Сёння завяршаецца вялікая вызваленчая апапера народаў Заходняй Украіны, эпопея, адзначаная гістарычнай датай 17 верасня 1939 года, калі наша магутная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія па загаду свайго партыі і свайго Урада пераўзла граніцы, адзяліўшую ад СССР будучую польскую дзяржаву, і пачала сваё бававы гераічнае штурхаванне ў вызваленне народаў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ад ігнот польскіх панюў і капіталістаў.

Гісторыя свабодалюбівага украінскага народа аснова гераічнай барацьбы супраць вярхоўнага прыгнятальніцтва і прысяццельства, барацьбы за сваё нацыянальнае і сацыяльнае вызваленне. Старонкі гісторыі Заходняй Украіны апроклены жывой крывёю працоўных, Польскія паны ямы прыгнатыя і вядлікі украінскі народ. Бязлітасна падаўлялі іны вызвалены рух народных мас Заходняй Украіны, жорстка помпачы за кожную іх спробу вызваліцца ад панскага рабства, з'еднацца са сваімі брацямі — украінскі і рускімі народамі. Вакамі біўся украінскі народ супраць сваёй прыгнятальніцтва, не мірачыся са сваёй нявольнай, страшна і паўна марачы аб з'еднанні са сваімі украінскімі брацямі і вялікім рускімі народам.

Яркімі агнімі, асцяжачымі плям манахавогай барацьбы украінскага народа за сваю свабоду, гарачы імёны Палівайкі, Банана, Амлянціна, Жыльянка, Гонт і многіх, многіх іных народных герояў, пад кіраўніцтвам якіх украінскі народ не раз жорстка біў і граміў польскую шляхту, пракадавалі сабе шлях з'еднацца з украінскімі і рускімі народамі. Па гэтым шляху ішлі лепшыя людзі Украіны, лепшыя яе сыны. Аб гэтым складаў украінскі народ свае пахуёныя песні, аб гэтым спяваў пяснян народнага гора і народнага пачасна вядлікі Тарас Шэўчэнка.

Аднымі ў даўнае незворотае мінулае гора і пакуты украінскага народа, не верніцца ніколі больш той чорны час, калі ў гарадах і сёлах Украіны, знемагучай пад панскім ярмом, пакутаваў вялікі украінскі народ.

Аб гэтым, ужо забытым савецкімі людзьмі праяўляючы часе, пісаў Шэўчэнка ў адным з сваіх выдатных вершаў: «Везе на славаную Украіну Людей гоняты под ярмом Папы лукавые. Гнут сыны Свободных рыцарей сыны...» Так было, але так, таварышы, ніколі больш не будзе, ніколі! (Бурныя апладыменты).

Сячучыся і назаўсёды адышлі ў мінулае 20 год з'еднацца пад народам Заходняй Украіны польскіх памешчыкаў і капіталістаў, гаптуўшы і знішчавых украінскую культуру, свабоў і пшачне украінскага народа.

Прабў час, вялікі час, час вызвалення, час ажыццяўлення вярхоўна спадзяванняў народа Заходняй Украіны, час з'еднацца з нашымі брацямі пад вялікімі сцягамі савецкай дзяржавы.

Пабедонасны марш Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, змятаўшы на сваім шляху ўсе воражыя пераконы, з'явіўся трыумфальна сацыялістычнай зброі, трыумфальна ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, трыумфальна вучэння Ленына—Сталіна. (Аплардыменты).

Такая ўсеперамогаюча сіла вялікіх ідэй сацыялізма, уасобленых у прагучасці і магутнасці савецкай дзяржавы, у ідэйнагай лепшона-сталінскай нацыянальнай палітыцы. Ленынска-сталінскае нацыянальнае палітыка забяспечыла магутнае прагнутае савецкай сацыялістычнай дзяржавы, храпіцця і вартавога развіцця новай народнай культуры, нацыянальнай па форме і сацыялістычнай па змесце.

22 кастрычніка гэтага года вызвалены пры магутнай дапамозе Савецкага Саюза народы Заходняй Украіны ў сапраўды дэмакратычных выбарах, на аснове сваярэнна ўсеперамога, роўнага і прама выбарчага права пры тым самым галаваліні свабодна выразілі сваю народную волю.

Упершыню на гэтай зямлі адбыліся сапраўды дэмакратычныя, сапраўды свабодныя, сапраўды і ваіспіну народныя выбаў, упершыню працоўны народны масы гуча і гора заявілі аб сваёй непахістанай волі, выразілі ў сваёй гістарычнай дэкларацыі тое, за што змагаліся, за што пакутавалі народы Заходняй Украіны, у імя чаго яны нерахоўна мукі і зверствы панскага іра, у імя чаго яны падняліся, як алін, пры першай весты аб набліжэнні Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, падняліся насустрач пабедонаскаму плачам нашай арміі, свайго ротаі арміі, слаўнай вызваліцельнагай народнаў Заходняй Украіны. (Аплардыменты).

Разам са словамі гарачай удзячнасці члены паўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны і ўся паўнамоцная камісія ў палым прынеслі словы, у гэты гістарычны ад, сваё непахіснае і

ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ ДАКЛАДЗЕ ТАВ. В. М. МОЛАТАВА

— ГЕРМАНИЯ

БЕРЛІН, 1 лістапада. (ТАСС). Германская прэса сёння ўдзяляе галоўную ўвагу дакладу тав. Молатава на Унечарговай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. У пераходныя тавы вышлі пад велізарнымі ашыламі: «Вялікая палітычная прамова Народнага Камісара Молатава». «Молатаў падтрымлівае германа-савецкую дружбу». «Мэты ваіны заходніх дзяржаў злучыліся».

Газета «Гамбургер Фрэндашплат», каментуе даклад тав. Молатава, піша: «Аўдыенца, даная Савецкім Саюзам ілларашаным канфлікту, не магла для нас з'явіцца нечаканай. Яна прымушчэ замаўчэць тых, хто ігнараваў ачочныя звыспы і прамаўляў на сівяржэнні аб нямоцнасці дружбы паміж СССР і Германіяй і аб кароткачасовым характары таў павароту, які адбыўся ў адносінах паміж двума буйнейшымі дзяржавамі Еўропы».

Германскія газеты змяшчаюць вялікую колькасць вогдукаў замежнага друку на даклад тав. Молатава.

Міжаскі карэспандэнт германскага інфармацыйнага бюро адзначае, што вялікі знешне-палітычны даклад тав. Молатава з'яўляецца шырокае адлюстраванне ў італьянскім друку.

ЭСТОНІЯ

ТАЛІН, 1 лістапада. (ТАСС). Газеты публікуюць даклад таварыша Молатава на першых старонках. Газеты «Ус эсі» і «Пява лехт» змяшчаюць партыт таварыша Молатава. Эстонскія газеты суправаджаюць даклад буйным загаловамі: «Глава савецкага Урада падтрымавае прыняцц неперарыўнага суверэнітэту прыбалтыцкіх краін і неўважанні ў іх унутраныя справы». «Пакты аб узаемадапамозе СССР з балтыйскімі краімамі з'яўляюцца рэзультатам абсалютнага давер'я і ўзаемага разумення».

Каментуе асобны палажэнні дакладу таварыша Молатава, газета «Ус эсі» піша: «Асабліва рэзка выступіў Молатаў супраць пахлэбу асобных замежных газет, якія запэўнілі, што ў часе рэвалюцыі пактат аб узаемадапамозе будзе праводзіцца саветызаванымі прыбалтыцкімі краімамі. Гэтыя заявы з'яўляюцца прамавакымі і іграюць на-руку толькі ворагам Савецкага Саюза. Прынцыпы суверэнітэту прыбалтыцкіх краін і неўважанні ў іх унутраныя справы зусім ясна вызначаны ў пакта аб узаемадапамозе».

ЛАТВІЯ

РЫГА, 1 лістапада. (ТАСС). Рыжскі друк узяў у вялікую увагу акрыўшайся 31 кастрычніка Унечарговай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР і дакладу тав. Молатава. Газета «Рыгскі ауплікава» наведанае аб акрыўшай Сесіі і аб дакладзе таварыша Молатава на першай старонцы. Газета асоба падкрэслівае тыя месцы дакладу, дзе таварыша аб узаемадапамозе СССР з Латвіяй, Літвой і Эстоніяй і перагароў паміж Савецкім Саюзам і Фінляндыяй.

Газета «Брыве Земэ» апублікавала даклад таварыша Молатава пад заглаўкам: «Дагарыў Савецкага Саюза з балтыйскімі краімамі — зброя мірнага добраўселедкага супрацоўніцтва. Як Савецкі Саюз мае намер упарадкаваць узаемадапамозы з Фінляндыяй».

ЛІТВА

БАЛНАС, 1 лістапада. (ТАСС). Літоскія газеты змяшчлі сёння поўны тэкст дакладу таварыша Молатава аб знешняй палітыцы Савецкага Саюза. Газеты падрабязна апісваюць сустрэчу з дэпутатамі Вярхоўнага Савета таварышў Сталіна, Молатава, Варашчылава і іных кіраўнікоў партыі і Урада.

Даклад таварыша Молатава газеты змяшчлі пад заглаўкам: «Молатаў асуджае Англію і Францыю». «Не можа быць і гутаркі аб аднаўленні Польшчы». «Пакты з прыбалтыцкімі краімамі ўмацоўваюць мір».

Заклучны канцэрт дэкады прайшоў з велізарным поспехам

НА КАНЦЭРЦЕ ПРЫСУТНІЧАЛІ ТАВАРЫШЫ І. В. СТАЛІН, В. М. МОЛАТАУ, К. Е. ВАРШАВІЛАУ, Л. М. КАГАНОВІЧ, М. І. КАЛІНІН, А. І. МІНАЯН, А. А. АНДРЭЎ, А. А. ЖДАНАУ, Н. М. ШВЕРНІК, Л. П. БЕРЫЯ, Г. М. МАЛЕНКОУ, М. Ф. ШЫРАТАУ, Г. М. ДЗІМІТРАУ, А. С. ШЧЭРБАНОУ

Дэкада армянскага мастацтва, якая зачылася 29 кастрычніка ў Маскве, зашліла з выключным поспехам. Іна ацяляе яркай дэманстрацыяй росквіту нацыянальнай культуры. У сапраўднае ята армянскага мастацтва выліўся гэты канцэрт дэкады, які адбыўся 29 кастрычніка ў Дзяржаўным ардына іна Атааічым Вялікім тэатры СССР. Глядзельны зал быў перапоўнен. На першыя прысутнічалі дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР і Вярхоўнага Савета ЭССР, члены ЦК ВП(б), Народныя камісары, члены пшачынавага апарата, прадстаўнікі Савецкага Саюза, вядлыя даччы навукі і тэхнікі, арганы, кампазітары, музыканы, мастаі, пісьменнікі, крытыкі, уральцы.

Рознастайная праграма дала магчымасць масквічам усебава пазнаёміцца з музыкальным, вакальным і хараграфічным мастацтвам армянскага народа, з яго таленавітай прадстаўніцтва, сярэд якіх быў ямаля выдатных майстраў.

Заклучны канцэрт, таксама як і ўсе спякаты дэкады армянскага мастацтва, прайшоў з велізарным поспехам. Прэсутнічавшыя пшачыны, працягламы воллескамі віталі па сканчэнні канцэрта ўсіх удзельнікаў дэкады.

Заклучны канцэрт дэкады прайшоў з велізарным поспехам

НА КАНЦЭРЦЕ ПРЫСУТНІЧАЛІ ТАВАРЫШЫ І. В. СТАЛІН, В. М. МОЛАТАУ, К. Е. ВАРШАВІЛАУ, Л. М. КАГАНОВІЧ, М. І. КАЛІНІН, А. І. МІНАЯН, А. А. АНДРЭЎ, А. А. ЖДАНАУ, Н. М. ШВЕРНІК, Л. П. БЕРЫЯ, Г. М. МАЛЕНКОУ, М. Ф. ШЫРАТАУ, Г. М. ДЗІМІТРАУ, А. С. ШЧЭРБАНОУ

Дэкада армянскага мастацтва, якая зачылася 29 кастрычніка ў Маскве, зашліла з выключным поспехам. Іна ацяляе яркай дэманстрацыяй росквіту нацыянальнай культуры. У сапраўднае ята армянскага мастацтва выліўся гэты канцэрт дэкады, які адбыўся 29 кастрычніка ў Дзяржаўным ардына іна Атааічым Вялікім тэатры СССР. Глядзельны зал быў перапоўнен. На першыя прысутнічалі дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР і Вярхоўнага Савета ЭССР, члены ЦК ВП(б), Народныя камісары, члены пшачынавага апарата, прадстаўнікі Савецкага Саюза, вядлыя даччы навукі і тэхнікі, арганы, кампазітары, музыканы, мастаі, пісьменнікі, крытыкі, уральцы.

Рознастайная праграма дала магчымасць масквічам усебава пазнаёміцца з музыкальным, вакальным і хараграфічным мастацтвам армянскага народа, з яго таленавітай прадстаўніцтва, сярэд якіх быў ямаля выдатных майстраў.

Заклучны канцэрт, таксама як і ўсе спякаты дэкады армянскага мастацтва, прайшоў з велізарным поспехам. Прэсутнічавшыя пшачыны, працягламы воллескамі віталі па сканчэнні канцэрта ўсіх удзельнікаў дэкады.

Унечаргова Пятая Сесія Вярхоўнага Савета СССР першага склікання

Дзённік пасяджэння 31 кастрычніка

Вялікі Крэмлёўскі палац залі святлом. Ішча няма і 6 гадзін вечара, а ў кулуарах палаца і ў зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР пануе ўжо ажыўленне. Сядзі збіраюцца дэпутаты Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей, якія з'ехаліся з усіх краін на Унечарговую Пятую Сесію Вярхоўнага Савета СССР.

Дружэска сустракаюцца дэпутаты — рабочыя і калгаснікі, акадэмікі і байцы Чырвонай Арміі, пісьменнікі і чырвоныя флоты, Героі Савецкага Саюза і народныя артысты, інжынеры і настаўнікі... Мошны і задумлівыя рукапіскаванні друзей, дзяржаўных дзеячоў, аб'яднаных адзінай мэтай, агуднай задачай служэння свайму народу.

У зале і на балконе — ні аднаго свабоднага месца. Прывітанне можа гасіць — стыхаючы і ўдарны маскоўскіх залы і фабрык, байцы і ваяводы Чырвонай Арміі, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі. Ложы прэсы замочаны карэспандэнтамі савецкага і замежнага друку. Некаторыя лаж займаюць чыны Дыпламатычнага корпуса.

Соцыялістычны парламент на сваёй Чвертай Сесіі атлашуна асобры ўзненю палітыку ўрада СССР, павялічыў волю ўсяго савецкага народа прэда і паслядоўна змагацца за мір. Баіцунныя рэзультаты гэтай мудрай палітыкі ў наўняшніх іх рэальна адчувае ў сваім штодзённым жыцці кожны грамадзянін Савецкага Саюза. Зараз, калі ў Цэнтральнай Еўропе адбываюцца імперыялістычныя войны за суверэнітэты панавае, прапоўняе СССР сабойна займаюцца сваёй працай, тамажнаю магучасця і дорабрат сваёй радзімы, умяоўваюць справу ўсагудынага міру.

Хутка 7 гадзін. У зал уваходзяць многалікія групы людзей, многія ў наўняшніх накіянах. Адразу відзіць, што яны ўпершыню пераступілі парог зала пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР. Усё новае для іх тут. Ужываліна агладаюць яны веціны зал, пакароўваюць поўнае захалення позіркы да манументальнай статуі Леніна, якая высіпа на трыбунай. Гэта — поўнамоцны прадстаўнік народаў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі, прыбуўшы на даручэнню Народных Сабранняў у Маскву. Яны займаюць месцы побач з дэпутатамі Вярхоўнага Савета СССР ад Украінскай і Беларускай Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Раісаца сустракаюцца адзінакрыўныя браты, моцна паіскаюць пры адзіна адуу. У гэтых рукапіскаванні выражаюцца брацкая дружба народаў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі з народамі Вялікага Савецкага Саюза.

За сталом Прэзідыума паяўляюцца Старшыня Савета Саюза дэпутат А. А. Андрэеў, старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Н. М. Швернік, іх наместнікі дэпутаты Т. Д. Лысенка і Ч. Аславава, а ў ложах — таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, К. Е. Варашчылаў, Л. М. Кагановіч, М. І. Калинин, А. І. Мікаін, А. А. Жданав, Н. С. Хрушчов, Ш. П. Берыя, Г. М. Маленков, М. Ф. Шырагаў, Н. А. Булганін, А. Я. Вышнякскі, А. Ф. Горкін, С. М. Будзёныя, члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і Народны Камісары.

У адзіным поўным захалення парыве ўваісцоўца дэпутаты і гасці са сваёх месц. Позіркы, поўныя любові, накіраваны да вялікага правадраа народаў таварыша Сталіна. Бурнымі, прыятымі агладжэскамі, пераходзімі ў авашню, прыўточнічыя вітаюць таварыша Сталіна і яго саратнікаў. Раздаюцца на мовах народаў СССР вочлікі: «Няхай жыве вялікі Сталін!», «Прывітанне таварышу Сталіну!». З велізарым уздымам і нахвненнем вітаюць таварыша Сталіна пасланцы народаў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

Тав. А. А. Андрэеў прапануе ўшанаваць ўстааннем намяць доблесных воінаў Рача-Сялянскай Чырвонай Арміі, лаўшчы на тэрыторыі былой Польшчы пры

вызваленні Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ад гіету польскіх памешчыкаў і капіталістаў.

Усе ўстаюць. У глыбокім маўчанні прысутныя схаюць галовы, ушаноўваючы памыць герояў, адлаўшых свае жыццё за шчасце сваіх аднакрыўных брагоў — украінцаў і беларусаў.

Старшыня Савета Саюза дэпутат А. А. Андрэеў аб'яўляе Унечарговую Пятую Сесію Вярхоўнага Савета СССР адкрытай. Ён паведамае, што на разгляд Сесіі ўнесены наступныя пытанні:

- 1) Аб зненіяй палітыцы ўрада Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік;
- 2) Заява поўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Украіны і 3) Заява поўнамоцнай камісіі Народнага Сабрання Заходняй Беларусі.

Бурнымі воплескамі сустракаюць дэпутаты і гасці паведаманне тав. Андрэева аб тым, што поўнамоцныя камісіі Народных Сабранняў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі, вызваленыя ад гіету польскіх памешчыкаў і капіталістаў нашай доблеснай Чырвонай Арміі.

Апладэсменты раздаюцца з новай сілай. Грымць «ура».

Дэпутат В. М. Бярадзе прапануе ўключыць у парадак дня ўнесеныя на разгляд Сесіі пытанні. Дэпутат М. А. Бурмістэна ўносіць прапанову разглядзець гэтыя пытанні на сумесных пасяджэннях Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей. Раздзельным галасаваннем на палатах Вярхоўнага Савета СССР прымае аднагалосна абавязе гэтыя прапановы.

Слова на першым пытанню парадку дня — аб зненіяй палітыцы ўрада Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік — прадастаўляеца Старшыня Савета Народных Камісароў СССР і Народнага Камісару Замежных Спраў таварышу В. М. Молатаву.

Бурнай, працяглай авашняй суправаджаюцца паяўленне таварыша В. М. Молатава па трыбуне. Дэпутаты і гасці гарача вітаюць любімага главу савецкага ўрада і Народнага Камісара Замежных Спраў, вернага саратніка Вялікага Сталіна. Раздаюцца вочлікі прывітанняў: «Няхай жыве таварыш Молатаў!», «Няхай жыве сталінская палітыка міру!».

З выключэнняй, ні на мінуту неаслабываючай увагай слухалі прысутныя дэпутаты таварыша Молатава, такіх ясны і чоткі як ясна і чотка зненія палітыка ўрада Савецкага Саюза.

Даклад, які прадаўжаўся паўтары гадзіны, неадразу перарываўся бурнымі, прыятымі апладэскамі. У гэтай дружнай авашні дэпутаты і гасці выражаў сваю бязмежную любовь да партыі Леніна — Сталіна, да вялікага Сталіна, да савецкага ўрада, да воляй Рача-Сялянскай Чырвонай Арміі. У гэтых агладжэсках гучэла гордасць народаў СССР за сваю вялікую соцыялістычную радзіму, падаўную магучыню руку дамоў аднакрыўных брагоў-украінцаў і брагоў-беларусаў, гучэлі радасныя прыятыні ў часце сталінскай палітыкі міру і дружбы народаў.

Калі тав. Молатаў закончыў даклад, зноў узнікла грамаваа авашня.

Пасля даклада таварыша Молатава выступае дэпутат А. А. Кузнецов.

З моманту склікання Унечарговай Чвертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, — гаворыць тав. Кузнецов, — прайшло два месяцы. На працягу гэтага часу зненія палітыка нашага савецкага ўрада была сапраўдным трыумфам. Прадпрыятая савецкім урадам кроў да ўмацавання бязопаснасці Савецкага Саюза,

аказанне дамогі брацкім народам Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі, заключаны дагавор аб дружбе і грацінці паміж СССР і Германіяй, пакты аб ўзаемапамазе паміж СССР і Эстоніяй, СССР і Латвіяй, СССР і Літвой адабраюцца ўсім савецкім народам і ўсім прыяцелямі міру ва ўсім свеце.

— Мудраа зненія палітыка савецкай дзяржавы, — заяўляе дэпутат Кузнецов, — атрыкала перамогі таму, што яе нахвненне і накіроўвае наша слаўная большавіцкая партыя, наш правадра і настаўнік таварыш Сталін.

Усе дэпутаты у адзіным парыве ўстаюць, суправаджаючы словы прамоўцы бурнай авашняй. Авацыя ўзрастае з новай сілай, калі ў зале раздаюцца вочлікі ў часце таварыша Сталіна, савецкага ўрада і яго главу таварыша Молатава.

Дзякуючы заключанаму дагавору аб ненападзе паміж СССР і Германіяй — прадаўжае сваю прамову дэпутат Кузнецов, — мы ўмацавалі пазіцыю міру і аслабілі назвы памешчыкаў і капіталістаў. Наша зненія палітыка выкрыла зачынычыкаў імперыялістычнай авашні, якім велікі хацелася ў сваіх карыслівых інтарэсах стаўчыць ілібіам Савецкі Саюз і Германія.

Велізарым патрыятычным уздымам сустраі прапоўныя нашай краіны ме рапрысменты ўрада па вызваленню народаў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. Чырвоная Армія з часцю выканала заданне ўрада.

Часць і слава нашай доблеснай Рача-Сялянскай Чырвонай Арміі! — усклікае дэпутат Кузнецов.

У зале з новай сілай ўспыхваюць бурныя апладэсменты ў часце неперажытой Арміі краіны соцыялізма і яе слаўнага кіраўніка — таварыша Варашчылава.

— Заклучаюць пакты аб ўзаемапамазе паміж СССР і Эстоніяй, СССР і Латвіяй, СССР і Літвой забяспечвае наладзены абарону, як Савецкага Саюза, так і саміх прыбальтыскіх краін. Гэтыя дагаворы служача сапраўднаму ўмацаванню справы міру. Тым больш незразумелым становіцца парадкіны правячыя кроўкі Фінляндія, якія да гэтага часу тармажыць заключэнне дагавора паміж СССР і Фінляндіяй.

Далей таварыш Кузнецов адзначае тыя кроўкі, якія працягваюць наша партыя, наш урад, асабіста таварыш Сталін ў адносінах ўмацавання бязопаснасці калібры соцыялістычнай рэвалюцыі — горада Ленінграда. Прамоўца перадае ўраду, таварышу Молатаву, Цэнтральнаму Камітэту большавіцкай партыі, таварышу Сталіну глыбокую ўдзячнасць ланітрадаў.

З прычыны вычэрпанавай яснасці і паслядоўнасці знешняй палітыкі савецкага ўрада, тав. Кузнецов прапануе спрэчку па дакладу Старшыня Савета Народных Камісароў СССР і Народнага Камісара Замежных Спраў таварыша Молатава не адкрываць.

Сумесным галасаваннем абодвух палат Сесіі выносіць рашэнне спрэчку па дакладу таварыша Молатава не адкрываць. Старшыняўчыючы — дэпутат Андрэеў А. А. ставіць па раздзельнае галасаванне на палатах тэкст паставоны Вярхоўнага Савета СССР па дакладу таварыша Молатава, прапанаваным дэпутатам Кузнецовым.

Раздзельным галасаваннем на палатах аднагалосна прымаюцца наступныя паставоны:

«Вярхоўны Совет Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік, заслухаўшы доклад Старшыни Савета Народных Камісароў СССР і Народнага Камісара Замежных Спраў тав. Молатава Вячеслава Михайловича об зненіяй палітыцы ўрада, паставіла:

Адобрыць знешнюю палітыку ўрада». На гэтым першае пасяджэнне Унечарговай Пятая Сесія Вярхоўнага Савета СССР закрываецца.

ЧАМУ ПЕРАМАГЛА ВЯЛІКАЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ РЭВОЛЮЦЫЯ

І. МІНЦ

Позіркы ўсяго свету прыкаваны да Савецкага Саюза.

Ворагі з няваісцю, прыяцелі з падаеў і гордасцю параўноўваюць два светы — свет соцыялізма і свет капіталізма.

Новая імперыялістычная вайна патрасае капіталізм да аснавання. Імперыялістычная вайна прынесла з сабой новыя жахі. Яна абілае непараўнальна больш афар, чым першая сусветная бойна.

А сарод капіталістычнага свету высіг на перыступнай гранітай скалоў краіна соцыялізма, краіна даволства і ўпэўненай працы, краіна радаснага жыцця і бяспрыкладнай мужнасці.

Велічны будынак соцыялістычнага грамаства пабудаван у асноўным, набулаван у жорсткай барацьбе з імперыялітай агенурай капіталізма ў нашай краіне. Гэта перамога аякцівавала тое, аб чым марылі лепшыя розумы чалавечтва. Яна дасягнула та партыі Леніна — Сталіна над геніяльным кіраўніцтвам таварыша Сталіна — лепшага прадаўжачеля справы Леніна.

Увесь свет наглядлаў за імклівым маршам Чырвонай Арміі, выступіўшай з лозунгам «За Сталіна!». «За соцыялізм!» у паход за вызваленне народаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад панскага іма. Наглядлаі прапоўныя нашай краіны і эспалатумеыя капіталістычных краін з вялікай радасцю і гордасцю, а ворагі — са скрыгатам зубоўным.

Мільёны людзей, параўноўваючы два светы, задаюць адно і тоеж пытанне. Чаму большавікі давалі Вялікую соцыялістычную рэвалюцыю да перамогі?

На гэта пытанне са сталінскай праствой і мурашю дае адказ «Кароткі курс гісторыі Усесаюзнай Камуністычнай партыі большавікоў».

Вялікая Бастрычыцкая соцыялістычная рэвалюцыя перамагла перш за ўсё таму, што смела бараб сабой такога, параўнальна сабага, дронна арганізаванага, палітычна-мала вопытнага ворага, як руская буржуазія. («Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», стар. 202).

Рускі капіталізм паяўляўся на сусветнай арэне, калі ўсе месцы пад сонцам алазала знятымі краінамі больш старымі і больш высокага развіцця. Прабіцца да даходных месц можна было толькі, маючы моцныя лоці і дужыя кулакі. І тым і другім уладуў парызам са сваёй велізарнай арміяй. Парызм патрэбн быў рускай буржуазіі і як палітыцка сіла для барацьбы з пратэктарыятам. Асабіста пакрымае буржуазіяй парызма, асабіста яго знешняй грабежніцкай палітыкі. У гэтым пакрымае, у прыватнасці, можна знайсці адказ на пытанне, чаму ў Расіі тады даўга затрымаўся парызм, сяміты толькі ў лютым 1917 года.

Велікая адсталасць краіны і палітыка парызма пемінуца вялі да ўсё большай залежнасці Расіі ад замежнага капітала.

У першай імперыялістычнай вайне залежнасць Расіі ад замежнага капітала рэзка ўмацавала Парская Расія вывазла на грошы французскіх і англійскіх імперыялістаў. За 3 гады вайны замежныя даўгі наваліліся ў тры разы: з 4 1/2 мільярд даўных рублёў да кааасальнай пцеры — 12 мільярд даўных рублёў! Скарачаныя або паяўлячыяся свае кроўты, замежныя імперыялісты магі накіроўваць палітыку рускага парызма па-свойму. Расія, па сутнасці, стала поўнакоўнай, у якой паслы Анліі і Францыі адчуваў сабе некераванымі ўладарамі. Ва ўтоду дражнічымі інтарэсам замежных імперыялістаў гінулі мільёны рускіх рабочых і сялян. За палітыку прыгоннікаў-памешчыкаў і буржуазія, які захоўваў адсталасць краіны і залежнасць ад замежнага капітала, развіваўся незлічоны афарам прапоўныя Расіі.

Лютаскаа буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя 1917 года не ўнесла ніякіх змяненняў. Перамена асоб ва ўрадзе не змяніла імперыялістычнага характара вайны: і пры буржуазным Часовым урадзе вайна атэлася грабежніцкай, а прадаўжаў яе прыходзілася за той-жа замежны кош.

«З пункту погляду сусветнай палітыкі і сусветнага фінансавага капітала, — пісаў Ленін, — урад Гучкова-Мілюкова проста прыказнікі банкавай фірмы: «Англія і Францыя», сродкі прадаўжэння імперыялістычнай бойні народаў». (Творы, т. ХХХ, стар. 315).

Увесь ход гістарычнага развіцця рускага капіталізма, яго адсталасць і залежнасць ад замежнага капітала аб'яўняюць сабабсць і недастатковую вопытнасць рускай буржуазіі.

«У яе не было, — сказана ў «Кароткім курсе гісторыі ВКП(б)», — ні вопыту палітычных камбінацый і палітычнага ашуканства ў вялікім маштабе, які мае напрыклад, французская буржуазія, ні школы манішчэцкай кампрамісаў вялікага размаху, якую мае, напрыклад, англійская буржуазія». («Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», стар. 202).

Не ханаматі рускай буржуазіі і згоднікі — эсеры і меншавікі. На працягу многіх год барацьбы большавікі выкрывалі эсеру і меншавікоў, які агентаў буржуазіі. Гэтыя партыі напярэдадні Кастрычыцкай рэвалюцыі сталі буржуазнымі партыямі, — яны адстаівалі паласць і захаванасць капіталістычнага ладу.

У бурныя месяцы рэвалюцыі 1917 года партыя Леніна — Сталіна сілай большавіцкай праўды, сілай сваіх рэвалюцыйных лозунгаў, у бязветнай барацьбе за інтарэсы народа выкрыла і ізаіравала гэтых агентаў імперыялістычнай буржуазіі. Гэта прывяло да таго, што «буржуазія і яе Часовы ўрад аказаліся напашчыні ў паветры». (Там-жа, стар. 203).

Другой прычынай бастрытэ і паспяхоасці соцыялістычнай рэвалюцыі было тое, што «на чале Кастрычыцкай рэвалюцыі стаяў такі рэвалюцыйны клас, як рабочы клас Расіі, клас, які зарганізаваўся ў баах, прайшоў за кароткі тэрмін дзве рэвалюцыі і заваяваў і прыядаў трэцяй рэвалюцыі аўтарытэт правадра народа ў барацьбе за мір, за зямлю, за свабоду, за соцыялізм». (Там-жа, стар. 203).

Становіцца рабочы ў староў Расіі было наўвядзеным паякым. Знеялічаны рабочы дзень прадаўжаецца ў 12 1/2 гадзін, а

ў тэксцільчыцкаў — нават у 14—15 гадзін вымагваў усё сілы. Беспрароўе вечнай нагрозай вісела над галавой рабочага. Мала таго: ні ў адной капіталістычнай краіне не ўдалася ў такой вялікай колькасці прыгонніцка астаці, як у парскай Расіі. Дыктатура прыгоннікаў-памешчыкаў пераадавала развіццю капіталізма. У парскай Расіі рабочыя пакуталі ўдвая: і ад капіталізма, і ад недастатковага развіцця капіталізма, ад бяспраўя ўсяго народа. Таму ў першы-жа сваіх выступленнях рабочы клас узначалі рэвалюцыйны рух усіх дэмакратычных элементаў горада і вёскі супроць парызма. Сваёй рапучасцю і стойкасцю рабочы клас абуджаў і паінамаў на барацьбу супроць самадзяржаўя прапоўных усіх народаў.

Пратэсты быў галоўнай рухавоай сілай усяго соцыяльна-палітычнага развіцця краіны. Рух іншых класаў селваў за ім, накіроўваўся ім, выплалася і залэжаў ад рабочага класа.

Янчэ ў першай сваёй рабае «Што гакое «прывіцкі народ» і як яны ваюць супроць соцыял-дэмакратыі?», напісанай у 1894 годзе. Ленін пратэскава, што «рускі рабочы, падняўшыся на чале ўсіх дэмакратычных элементаў, завялі абсалютызм і павядзе рукаі пратэктарыят (побач з пратэктарыятам усіх краін) прамоў дарожай адкрытай палітычнай барацьбы і пабудаванай камуністычнай рэвалюцыі». (Ленін. Творы, т. I, стар. 194).

Гэтае геніяльнае прадаччанне збылося.

Трэцяй прычынай перамогі з'яўлялася таа акалічэнне, што «рабочы клас Расіі меў тагога сур'езнага саваніка ў рэвалюцыі, як сялянская беднота, якая складала велізарную большасць сялянскага насельніцтва». («Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», стар. 203).

У староў Расіі беднакоў налічвалася 65 проц усяго насельніцтва. Дзесяцікі мільянеў людзей жылі ўпрогаласць. Бязмялле, непамерныя падаці душылі сялянскую беднату. Які-небудзь 30 тысяч памешчыкаў мелі больш 60 мільянеў гектараў зямлі, прымушаючы працаваць на сваё сялян.

Большавікі з першых-жа дзён сваёго існавання вялі велізарную работу сярод сялянскай беднаты. Шырокія масы сялянства зразумелі, што дабоцца зямлі, міру, хлеба толькі па кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна. «Гэтая акалічэннасць», — сказана ў «Кароткім курсе гісторыі ВКП(б)», — паслужыла рэальнай асновай саюза пратэктарыя і сялянскай беднаты. Наўвясць саюза рабочага класа і сялянскай беднаты вызначала і павольны сярэднякоў, які даўга хісталіся і толькі перад Кастрычыцкім паўстаннем даўрэчыліся, як след, у бок рэвалюцыі, даўчыўшыся да сялянскай беднаты». (Там-жа, стар. 203).

Кастрычыцкая соцыялістычная рэвалюцыя была народнай рэвалюцыяй. Большавікам удалося адваваць масы ў эсеру і меншавікоў, ізаляваць згоднікі партыі. Пераважная большасць прапоўных патрыятычна пратэктарыят, узначалае мы большавіцкай партыі.

Намала значэнне ў поспеху Вялікай соцыялістычнай рэвалюцыі адгравала міжнародная абстаноўка. Увесь імперыялістычны свет быў расколан на два варажыя лагеры. Ішла сусветная імперыялістычная вайна. Учаніўшыся адзіна адуу ў горада, ні англа-французскі блок, ні Германія не магі аказваць непасрэднай ваеннай дамогі рускай буржуазіі. Перад сакрыпальным напаксам пратэктарыята, які кіраваў асноўнай масай прапоўных, не магла ўстаць прадаствэленая самай сабе руская буржуазія. Недарма Ленін назваў пераможнае і бастрыае папшырэнне Вялікай соцыялістычнай рэвалюцыі па ўсёй краіне «трыумфальным шествіем» рэвалюцыі.

Сяляне чакалі ад рэвалюцыі зям. Але буржуазны Часовы ўрад не мог в пшыцца зваць на канфіскацыю зем пшчыцкай зямлі. Шырокія масы сялянства наўзабаве пераканаліся, што буржуазія корміць іх абшаніямі. Наўвясць стыхійны захват памешчыцкай зямлі. Сяляства пачало разумець, што толькі па пшыцкай большавікоў у стане сакрыпшыць пшчыцкаў і даць яму зямлю.

Парская Расія была турмой народа. Зваржэнне самадзяржаўя падляла хвал наўвясальна-вызваленчага руху і акраінах Расіі. Часовы буржуазны ўрад прадаўжаў царскую палітыку наўвясальнага прыгнечанія.

Толькі партыя большавікоў патрымала наўвясальна-вызваленчы рух. Большавіцкая партыя адстаівала права на дці на самавызначэнне аж да аддзялення і ўтварэння самастойнай дзяржавы.

«Толькі такая партыя, як партыя большавікоў, — са сталінскай сілай запсана ў падручніку, — дастаткова смела для таго, каб павесці народ на рапучы штурм, і дастаткова аспраўна для таго, каб абыйсці ўсе і ўскія паловныя каменні на шляху да мэты, — толькі такая партыя магла так умела залучыць і адзіна агудны рэвалюцыйны паток тааі ронны рэвалюцыйнай рухі, як агудны дэмакратычны рух за мір, сялянска-дэмакратычны рух за захват памешчыцкай зямель, наўвясальна-вызваленчы рух прыгнечаных народаў за наўвясальна-роўнапраўе і соцыялістычны рух пратэктарыята за зваржэнне буржуазіі, за ўстаўленне дэмакратыі пратэктарыята». («Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», стар. 204).

Удалае спячэнне міжнароднай абстаноўкі вдалі і іншыя рэвалюцыі. Большасць народа мелі на сваім баку многія рэвалюцыі. Выгоднае суданоснае сіа суправадкаі рад рэвалюцыі. Але ні адна з іх не кіравалася такой паслядоўнай рэвалюцыйнай, самааданай і мудрай, моцна згуртаванай і гібкай партыяй, як большавікі. Кіраўніцтва партыі Леніна — Сталіна было той асноўнай умовай, якая ў канчатковым выніку вызначала хм і зыход Вялікай соцыялістычнай рэвалюцыі.

ДЭЛЕГАТЫ ЗАХОДНЯЙ УКРАЇНЫ І ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў МАСКВЕ

Прадстаўнікі вызваленага народа ўсклалі вянок натруну В. І. Леніна

1 лістапада 1939 года Красная плошча была сведкай незабўнай, глыбока галдыччай падзеі.

Днём, калі 2 гадзін, з гасцінцы «Маюся» вяліка неваілікая працэсія. Паўнамоцныя прадстаўнікі Народнага Сабрання Заходняй Украіны накіраваліся да маўзалея, каб ўсклаі вянок на трыну В. І. Леніна.

Велізарны вянок насупе батрак Мыкола Мароз, вагнаважаты лубоўскага трамвая Мыкола Лазіцкі, дэпутаты Парана Віленскай і Ганна Лініцкая. У руках у дожнага букет жывых кветак. Паводі дупць дэпутаты. Скапшытраваны, задумлівы іх твары. Согні масквічоў суправаджаюць прадстаўнікоў брацкага народа.

Распахнуты шырокія дзверы маўзалея. Ля ўвахода застылі два часавыя. Людзі агляюць галовы і пераступаюць парог. Некаторы ступеняў уніз, і выбраныя вызваленага народа — ля трыны Леніна. Шха, амаль не дышучы, асужаюць яны пастамент.

Мыкола Мароз і Мыкола Лаз

АДЗІНАЕ ІМКНЕННЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ У ВЫБАРАХ НОВУЮ ПЕРАМОГУ СТАЛІНСКАГА БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

ДЗЕЙНА РЫХТЮЮЦА ДА ВЫБАРАЎ

АСПАВІЧЫ. Працоўны раёна дзейна рыхтуюцца да выбараў мясцовых органаў дзяржаўнай улады. Пасля апублікавання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб дні выбараў і пачатку выбарчай кампаніі на прадпрыемствах, у калгасах адбыліся мітынгі на якіх працоўныя бралі на сябе канкрэтныя абавязанні па падрыхтоўцы да выбараў. Агульнагарадскі схода інтэлігенцыі ўзяў на сябе абавязанства дапамагчы створэнню галасавання выбарчыкаў. У адказ пачатку выбарчай кампаніі асобна адбіраюцца горада правлі ваенізаваны паход у прапавідажах.

27 кастрычніка прэзідыум райвыканкома зацвердзіў 60 выбарчых акруг па выбарах у раённы совет, 39 выбарчых акруг па выбарах у гарадскі совет і 340 выбарчых акруг па выбарах у сельскія саветы. Арганізаваны таксама 4 выбарчыя акругі па выбарах у абласны совет, раённы і сельскія выбарчыя камііі.

Аб тым, які размах прыме выбарчая кампанія, сведчыць хочбы тое, што ў адных толькі акруговых выбарчых каміііях па выбарах у сельскія саветы будучы працаваў 1098 чалавек.

Працоўны раёна паслаў ў састаў выбарчых камііі лепшых людзей, знатных стаханавцаў прадпрыемстваў і калгасаў. Так, пярвічная партарганізацыя дэпо ст. Асіповічы вылучыла ў састаў акруговай выбарчай камііі па выбарах у абласны совет тав. А. Курчоўскага — інструктара крываноскага яздэ, узнагароджанага значком «Почётному железнодорожнику».

Дырэктар Асярджкоўскай НПС, знатны пастаўнік раёна, узнагароджаны медалю «За трудовую доблесть», тав. Бульковіч вылучыў старшынёў участкаў выбарчых камііі. Таварыш Буртэль, зяохатнік раёна, узнагароджаны медалю «За трудовые отличия», вылучыў у састаў акруговай выбарчай камііі па выбарах у гарадскі совет. Дзеньны калгаснік раёна Ульяна Кішкарона, Фёкла Гомаў таксама вылучаны ў састаў выбарчых камііі.

Працоўныя аказваюць давер'е тым, хто сапраўды аданы партыі, вялікаму Сталіну.

Агітатары ў сувязі з пачаткам выбарчай кампаніі ўмяцалі работу на ўчастках. Пры Доме сямужыцтвы пачаў працаваць агітацыйны пункт. Тут б'юць газеты, журналы, выбарчая літаратура.

У раённым парткабіне працуюць курсы агітатараў Гэта ўжо 3-я змена ў бягучым годзе. Для кожнага агітатара закуплена невялікая бібліятэчка з матэрыяламі аб Сталінскай Канстытуцыі.

Працоўныя Асіповічскага раёна рыхтуюцца па-большэйшаму сустраць выбарчы ў мясцовыя Саветы дэпутатаў **3. МЯЦЕЦА.**

АГІТАТАРЫ ЗАВОДА ІМЕНИ КІРАВА

ГОМЕЛЬ. Паспех работы агітатара залежыць, галоўным чынам, ад падрыхтоўкі да заняткаў, ад умения пабуаваць гутарку. Гэту іспыту добра вразуміў паліт-агітатар — кандыдат ВПП(б) тав. Крэмерав. Ёсць што расказаваць тав. Крэмерав аб сваёй агітацыйнай рабоце.

У май гуртку налічваецца 16 хатніх гаспадарынь. Больш часта на заняткі прыходзяць жанчыны, моладзь. Часта колькасць слухачоў даходзіць да 20—23 чалавек. Быць агітатарам — пачотная справа, і я вельмі люблю сваю работу. Заўсёды рыхтуюся да заняткаў і з вялікай ахвотай іду праводзіць іх.

Таварыш Крэмерав — азізін з лепшых агітатараў гомельскага завода імені Кірава.

Ён правёў рад гутарак аб міжнародным становішчы, аб выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў прайшоўшых. Многія хатнія гаспадары іду гутарка самастойна прапуючы наў сабой, рэгулярна чытаюць газеты. Сячашы гутарка выказалі жаданне вывучыць вядомую справу, рыхтуюцца да ацэнкі норм па з'ячч ПХХА. Так, хатнія гаспадары тав. Журыя і Пранакіна абавязаліся ацэньваць нормы па з'ячч ПХХА да ХХІІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Добрымі агітатарамі з'яўляюцца таксама інжынер Іофія, эканаміст Міхлін, загадчык лабараторыі Фейнгольсон і рад іншых беспартыйных работнікаў завода.

Малады агітатар-комсамольцы аказваюць партыйнай арганізацыі вялікую дапамогу ў разгортванні агітацыйнай работы сярэй насельніцтва. Большасць комсамольцаў завода працавалі агітатарамі ў мінулых выбарах, набылі вялікі вопыт агітацыйнай работы.

Хатнія гаспадары ліквідуюць сваю маласведомасць. У ліквідацыі маласведомасці ім дапамагаюць агітатары-комсамольцы. **І. К. ІУКОВІЧ.**

АГІТКАЛЕКТЫЎ АДНАГО СЕЛЬСОВАТА

СІРОЎША. Вялікую агітасавую работу сярэй выбарчыкаў праводзіць агітатары Лябарніцкага сельсавета. Партыйная арганізацыя кіруе работай агіталецтва. Гэта справа гурту членаў партыі тав. Алаз'еву. Днямі ў сельсавеце праведзены семінар агітатараў, на якім прысутнічала 67 таварышоў. Агітатары абмяняліся вопытамі работы.

Добра працуе агітатар тав. Сямёнаў. Па сваім участку ён правёў 5 заняткаў па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона. Апрача таго, ён шырока раз'ясняе калгаснікам раённы партый і ўрада, пытанні міжнароднага жыцця.

З цікавасцю слухаюць калгаснікі калгаса «Новы свет» свайго агітатара тав. Пузан. Прыязеў Івануаў. Яна ў калгасе таксама правяла 5 заняткаў, на якіх вывучаецца выбарчы закон. **ПОЗНЯК.**



Група комсамольцаў, лепшых агітатараў бабруйскай шпіннай фабрыкі імені Дзержынскага. Злева направа: І. В. Гарэлік, Д. В. Буцькава, М. Н. Сарока, А. В. Гарэлік, С. М. Гіна-Сібі і В. М. Шуцькава. Фото А. Розыльмана. (Фотарухонка БЕЛТА).

АКТЫЎНА ПРАЦУЮЦЬ НА УЧАСТКУ

Партыйная арганізацыя фабрыкі імені 8 сакавіка разгарнула вялікую работу на былым першым выбарчым участку Варашылаўскага раёна. На ўчастку працуюць 15 гуртоў, у якіх каля 180 хатніх гаспадарынь вывучаюць выбарчы закон.

У ліку вопытных агітатараў — начальнік закройнага цэха фабрыкі Іоанс Якаў-Левіч Негіявічкі. Ён кіруе ўноўганізаваным гуртком па Пролетарскай вуліцы.

Раней тут вельмі дрэнна была пастаўлена агітацыйна-масавая работа і хатнія гаспадары неахвотна ішлі на заняткі. Палі-ж пачаў працаваць тав. Негіявічкі, работа пайшла значна лепш. На занятках сістэматычна прысутнічаюць 13 чалавек. У канцы заняткаў агітатар заўсёды чытае мастацкую літаратуру і асобныя цікавыя расказы з Маскоўскага журналу «Работница».

Партыйная арганізацыя клопатіцца аб палітычным росце агітатараў. Рэгулярна працуе семінар. У распараложні агітатараў бібліятэка-чытальня, дзе б'юць рэзна-

стайная выбарчая і мастацкая літаратура. Агітатары на фабрыцы часта дзеліцца паміж сабой вопытам сваёй работы. Гэта дапамагае ім зрабіць агітацыю больш даходлівай і цікавай.

Часта на ўчастку праводзіцца агульныя сходы выбарчыкаў. 20 кастрычніка адбыўся сход хатніх гаспадарынь, якія займаюцца ў гуртках. Яны праслухалі дзвал аб міжнародным становішчы. Пасля схода 130 хатніх гаспадарынь прагледзелі кінокарціну «Сябры сустракаюцца зноў».

Гуртоўны асталяў вельмі задаволенымі праведзеным сходам.

Работа на ўчастку праводзіцца па строга намечанаму плану. У бліжэйшыя дні намечана правесці агульны сход выбарчыкаў разам з работніцамі фабрыкі, экскурсію хатніх гаспадарынь у дом санітарнай асветы, дзе яны праслухаюць лекцыю ўрача.

С. Е. МАРОН,
іраўнік агітсмінарна фабрыкі імені 8 сакавіка (Мінск).

ПАДРЫХОТКУ ДА ВЫБАРАЎ ПУСЦІЛІ НА САМАЦЁК

Дуброўскі сельскі совет Аршанскага раёна і партыйная арганізацыя ў падрыхтоўцы да выбараў у мясцовыя саветы абмежаваліся толькі арганізаванай гуртоў і вылучэннем агітатараў, забяспіўшы асноўнае і галоўнае — кантроль і кіраўніцтва іх работай. У выніку, з 24 гуртоў, арганізаваных пры калгасах, пераважна большасць працуе дрэнна, а ў 6 гуртках работу з выбарчыкамі яшчэ зусім не пачыналі.

У калгасе імені Сталіна арганізаваны 4 гурты, аднак ні азізін з іх не працуе. Калгаснікі не ведаюць Палажэння аб выбарах, ніхто не знаёміць іх з пытаннямі міжнароднага становішча.

Наогул, ніякай культуры-масавай работы сярэй калгаснікаў не праводзіцца. У рэзультате працоўная дэмакратыя ў калгасе ў заняпадзе. Калгас адстае з убо-

кай і звычай бульбы дзержаве, з пал'мам збоўіва і т. д.

У калгасе «Чырвоны прамень» працуюць толькі азізін з двух існуючых гуртоў, прычым праведзена толькі тры заняткі, агітатар другога гуртка — настайнік тав. Пуцько ўсё яшчэ «збіраецца» пачынаць работу з выбарчыкамі.

Агітатар тав. Курловіч (к'ягас «На вярсе») прыходзіць на заняткі непадрыхтаваным, гутаркі праходзяць вельмі сумна, і калгаснікі неахвотна наведваюць гурток.

Партарганізацыя Дуброўскага сельсавета абавязана перагледзець састаў агітатараў, вылучыць для кіраўніцтва гурткамі лепшых людзей з актыва сельсавета і дапамагчы ім арганізаваць заняткі гуртоў па вывучэнню выбарчага закона, сістэматычна праводзіць кансультацыі і семінары з агітатарамі. **М. КАЛАСОУСНІ.**

У РУДЗЕНСКУ СЛАВА ПАСТАЎЛЕНА АГІТАЦЫЙНАЯ РАБОТА

У Рудзенску — раённым цэнтры Мінскай абласці — няма ні аднаго аказата, ні аднаго доўгута, мабільнага працоўнага на паспяховае правядзенне прадстаўчых выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў і пераважна дзяржаўных устаноў. У мясцовым рэстаране, на вакзале, на вуліцах горада нішто не напамінае аб набліжаючыхся вялікай гадавіне Кастрычніцкай рэвалюцыі, аб тым, што краіна ўступіла ў выбарчую кампанію па выбарах у саветы.

Дрэнна пастаўлена ў Рудзенску і агітацыйна-масавая работа. Па вестках райкома партыі там ёсць 59 агітатараў. На справеж-ж ў большасці ўстаноў агітатары не працуюць. Так, напрыклад, у райсаве адстае лічыцца агітатарам член ВПП(б) тав. Балабанаў, які на працягу года не

правёў ні адной гутаркі. На Рудзенскім вакзале лічыцца агітатарам тав. Яцкевіч, але ён не наведваў за год ні аднаго семінара і не выдэ агітацыйнай работы ўжо другі год. Не прыступілі да вывучання Палажэння аб выбарах у райна, райдрава, райвыканкаме і ў радзе іншых устаноў раёна.

Сярэд хатніх гаспадарынь Рудзенскага агітатары расчалі работу толькі ў апошні час.

Слабая пастаўка агітацыйна-масавай работы ў Рудзенску аб'ясняецца тым, што райком партыі не кіруе агітатарамі. Бюро райкома не заслухала ні адной справачыя партарганізацыі па пытанню падрыхтоўкі да выбараў. Сакратар райкома тав. Радзюк не ведае нават, колькі агітатараў працуе ў сельсаветах.

В. СЦЕПАНАВА.

АСЛАБЛІ КІРАУНІЦТВА ПАРТЫЙНАЙ ПРАПАГАНДАЙ

Пасля выпуску «Кароткага курса гісторыі ВПП(б)» у Церахаўскім раёне значная колькасць членаў і кандыдатаў партыі, комсамольцаў і беспартыйнай інтэлігенцыі прынялася за самастойнае вывучэнне «Кароткага курса гісторыі ВПП(б)».

Райкомом была праведзена нямаля работа па арганізацыі самастойнага вывучэння асноў марксізма-ленінізма. І на першых парах дасягнуты былі надзвычайныя рэзультаты: каля 600 чалавек — комуністаў, комсамольцаў і беспартыйных — прыступілі да вывучэння гісторыі партыі. Для іх праводзіліся лекцыі ў раённым цэнтры і радзе сельскіх пунктаў (Насовічы, Маравічы, Падаранка). Створал парткабінет, у якім ёсць неабходная літаратура і наглядныя дапаможнікі па гісторыі партыі. Арганізаваны кансультацыйныя пункты ў Насовічах, Маравічах і 7 іншых сельсаветах.

Бансультант тав. Бондараў старанна падрыхтоўвае групавыя кансультацыі. Ён паліпадне атрымлівае пытанні ад самастойна вывучаючых гісторыю партыі, рыхтуе вычэрпваючы адказы, і часта дае гэтаў моты сам карыстаюцца кансультацыйна абласнога Дома партактыва.

Рад таварышоў (т. Кастрама — райфа, т. Зенчанка — кандыдат партыі — ды-

рэктар Падаранскай школы, т. Ерафеенка — комсорг у Насовічах) апрача «Кароткага курса гісторыі ВПП(б)» вывучаюць аснованапалітыкаў марксізма-ленінізма.

Але за апошні час райком КП(б)Б аслабіў кіраўніцтва прапагандацыйнай работай. Гэта загарамаўла далайшае разгортванне партыйнай прапаганды ў Церахаўскім раёне, а ў радзе вынікаў знізіла ўзровень раённай дасягнутага.

У райкоме партыі няма дакладнага ўяччэня асноў марксізма-ленінізма, вывучаючых партыйнай прапаганды ў Церахаўскім раёне, а ў радзе вынікаў знізіла ўзровень раённай дасягнутага.

Многія не прыступілі зусім да вывучэння асноў марксізма-ленінізма. Вывучаючымі ў большасці не пайшлі далей III раздзела.

У лекцыйнай рабоце ёсць рад недахопаў. У раённым цэнтры чыталіся ўжо лекцыі па ностаму раздзелу, а па пятаму не чыталіся. У іншых пунктах не было лекцый ўжо на працягу трох месяцаў.

У ВЫБАРЧЫЯ КАМІІІ ВЫЛУЧАНЫ АДЦАН'Я СЫНЫ І ДОЧКІ СОВЕЦКАГА НАРОДА

Ва ўсіх пэхах мінскага скруцова «Большэвік» адбыліся сходы работчы і членаў грамадскіх арганізацый, на якіх вылучаны кандыдаты ў састаў выбарчых камііі. Сходы праходзілі з вялікім удзельнасцю. Работчы з ўсёй сур'езнасцю падыходзілі да абмеркавання кандыдатур, кожнай дэталі прадузіваю характарыстыку.

Мораўская арганізацыя другога хромавага цэха вылучыла ў гарадскую выбарчую каміію тав. Валіцкую. Пры абмеркаванні гэтай кандыдатуры выказалася 3 чалавекі.

Тав. Валіцкая — старая работніца стаханавца, выконвае план на 160 проц. Яна першая ў цэху асізола абрэзаную машыну За стаханавцаў працу і раённа-налізатарскія прапановы тав. Валіцкая не раз была прэміравана заводкараўніцтвам — такую характарыстыку даў ёй на сходзе тав. Шымалоўскі. Усе прысутныя аднагалосна галасавалі за кандыдатуру тав. Валіцкай.

Членам акруговай выбарчай камііі вылучана стаханавца зольнага аддзялення тав. Яхавіч, членам участкавай камііі — тав. Асішоўскі — дзёжны таварыш, які, па думцы калектыва, прынясе вялікую карысць у рабоце.

У механічным цэху, у акруговую каміію на выбарах у райсаве вылучылі тав. М. М. Негіявічскага. Актывіст профсаюзнай работы тав. Негіявічкі вядом калектыву завода, які чэсны, аданы справе сацыялізма таварыш. Ён працуе на заводзе з 1929 года.

На сходзе асобнаімаўскай арганізацыі механічнага цэха прысутнічала 60 чалавек. Абмеркавалі кандыдатуру ў члены акруговай камііі па выбарах у райсаве. Работчы тав. Ханевіч выдэ прапанову выбрана тав. Кірыяна. Выказаліся тры таварышы: Максімаў, Пільшоўскі і Гефен. Яны ўсё далі тав. Кірыяну вельмі добрую характарыстыку.

Тав. Кірыяна мы паважаем, як палітычна вытрыманага работчага. Ён прымае актыўны ўдзел у грамадскай рабоце. Тав. Кірыяна б'юмоўна апраўдае давер'е калектыва. **Г. БЛОМІНА.**

ДАВЕР'Е РАБОЧАГА КАЛКТывА

Абедзены пераможца. Змаўкае рогат такарных станкоў. Вычытайце ў гэты час у механічным цэху наступнае шчыльнае спакое. Зараз, наадварот, — тут пэўнава дэаажыўленне. Калектыву гэтага цэха першым на заводзе прыступіла да абмеркавання і вылучэння кандыдатур у выбарчы камііі.

Адкрытае сходы. Выступае начальнік механічнага цэха тав. Г. К. Крус:

Пачалася выбарчая кампанія. Кожны з нас сур'езна готую вестку з вялікай радасцю. Зараз мы павінны вылучыць нашых лепшых людзей для работы ў выбарчых каміііях. І прапаную кандыдатуру таварышаў-стаханавцаў Аляксандра Кручкова. Ён апраўдае наша давер'е.

Азізін за другіх выступаючы работчы, інжынера-тэхнічнага работчы.

Не толькі наш цэх, — гаворыць тэхнік тав. Сіпуні, — але ўвесь завод ведае Аляксандра Кручкова Кручкова. Гэта нагавіч удумлівы чалавек, чуйны таварыш, слаўны работнік. Рабочае месца ў яго заўсёды ў параку. Ён прысць не можа безгаспадарчасці, неакуратнасці і прэз'ярае разгледзець і вярнуць. Я рэкамэнту Аляксандра Кручкова Кручкова ў састаў выбарчай камііі.

Аляксандр Кручкоў больш 8 год працуе на заводзе імені Варашылава. Раней ён працаваў у капальным цэху. Дзякуючы ўпорунай рабоце наў сабою, ён добра аўдаў такарнай справы. Вытворчыя планы заўсёды выконвае на 200 процантаў. Тав. Кручкоў актыўна ўдзельнічае ў грамадскай рабоце, з'яўляецца страхалегатам.

Вось чаму з такой пашанай адносяцца да яго работчы, з такой пэўнавай ішчэнюй у сваёй паставе: «Сход работчы шчыльна імяні Варашылава рэкамэндуе Аляксандра Кручкова Кручкова — лепшага стаханавца, актыўнага грамадскага работчы ў акруговую каміію па выбарах у райсаве». **А. ПЯТРОВІЧ.**

Перадкастрычніцкае спаборніцтва ПРАЦУЮЦЬ НА ПАВЯЛІЧАНАЙ КОЛЬКАСЦІ МАШЫН

ГОМЕЛЬ. (нар. «Звязды»). Уключыўшыся ў перадкастрычніцкае спаборніцтва, Яны выконвалі свае нормы на 110—126 проц.

У гэты надыходзячых Кастрычніцкіх свят многія работчы і інжынера-тэхнічны работчы ўносяць каштоўныя рэалізацыйныя прапановы. Майстар вязальна-чучоўнага цэха тав. Абрамчыч узяўся наліў размеркавальны барабан у ластачанай машыне, што дасць 3,5 тыс. руб. эканоміі ў год.

За 9 месяцаў ад наступіўшых раённа-налізатарскіх прапановаў атрымана эканоміі ў 44 тыс. руб. **Я. САВІЦКАЯ.**

раёна працаваў з 16 верасня на 24 верасень, а з 24 верасня на 110—126 проц.

У гэты надыходзячых Кастрычніцкіх свят многія работчы і інжынера-тэхнічны работчы ўносяць каштоўныя рэалізацыйныя прапановы. Майстар вязальна-чучоўнага цэха тав. Абрамчыч узяўся наліў размеркавальны барабан у ластачанай машыне, што дасць 3,5 тыс. руб. эканоміі ў год.

За 9 месяцаў ад наступіўшых раённа-налізатарскіх прапановаў атрымана эканоміі ў 44 тыс. руб. **Я. САВІЦКАЯ.**

СПАБОРНІЦТВА ЦЭХАЎ

БАБРУЙСК. (Нар. «Звязды»). На канцэртскай фабрыцы «Чырвоны харчавік» адчуваецца вялікі вытворчы ўдзельнасць. Спаборніцтвам ахоплены ўсе цэхі. Узоры стаханавцаў работы паказвае дражлівыя людзі, які ідзе ўперадзе па фабрыцы. Кастрычніцкае заданне выканана імя на 130 проц. Лепшыя стаханавцы тав. Пастушоўнак, Гарлінская памнога перавыконваюць

свае нормы выпрацоўкі і перайшлі на абслугоўванне чатырох катлоў замест трох.

У чэсь ХХІІ гадавіны Кастрычніка і пачатку выбарчай кампаніі калектыву фабрыкі 28 кастрычніка выкапаў месячны план на 102,3 проц. Выпушчана прадукцыі на 1.080.000 руб. **Р. СІМІНА.**

ПАВЯЛІЧЫЎСЯ ВЫПУСК ПРАДУКЦЫІ

На віцебскай шпіннай фабрыцы «Пролітэры» шырока разгортва сацыялістычнае спаборніцтва на дастойную сустрачку ХХІІ гадавіны Кастрычніка. Работчы, работчы, інжынера-тэхнічны работчы заключылі паміж сабой індыўідуальныя дагаворы і ўзлі на сябе канкрэтныя абавязанствы.

У рэзультате спаборніцтва ўсе пэхі і дзенты сталі перавыконваць свае вытворчыя заданні. Уперадзе ідзе пэх № 1 (начальнік тав. Крупеніні), які за 20 дзён кастрычніка выкапаў план на 110,5 проц. Усёго толькі два тымя таму наезд у гэтым цэху даў ленты былі перавыдзены на новы асартымент. Але добра праведзена падрыхтоўка работы, правільнае расстаноўка сіл сацыялістычнай стрэму асабліва работнікам лент новага асартымента, і зараз яны ітудзена дасяць на 130 проц. нормы. Рашэннем

вытворчай камііі фабкома першаю цэху ўрачуан пераходзіць чырвоны сніг.

Добра працуе пэх № 3 (начальнік тав. Даманштой). За дзве дзекты кастрычніка ён выкапаў заданне на 110 проц.

З кожным днём па фабрыцы шырацца рады стаханавцаў, якія сумішчаюць па 2 і больш аперацый. Работніца тав. Ліба-нава, працуе на пенальці і закрэпачнай машынах і выконвае сваю норму на 200 проц. Стаханавца 4 цэха тав. Вагланава сумішча дзве аперацыі, а ў сабодныя мінуты выконвае яшчэ і іншыя аперацыі.

Рэзка павялічыўся выпуск прадукцыі па фабрыцы. У вяршыні прадпрыемства выкапава свой план на 92 проц., а за 20 дзён кастрычніка — на 109 проц. **Х. ЮФЕ.**

ВЫДАТНЫЯ ВЫНІКІ

ГОМЕЛЬ. Шырока разгарнулася на прадпрыемствах горада перадкастрычніцкае сацыялістычнае спаборніцтва. 20 кастрычніка на агульна-гарадскім злёпе стаханавцаў былі паведзены першыя вынікі гэтага выдатнага руху.

Перадвыя прадпрыемствы горада — тлушчакамінат, млынавы камбінат № 8, торфазавод «Большэвік» дэталінова выкапалі свае галавыя планы.

На многіх фабрыках і заводах шырока ўжараналася многастапоначнае абслугоўванне. На станкабудавальным заводзе імя Кірава 12 работчы механічнага цэха абслугоўваюць 30 станкоў. Стаханавцы строгадзельны тав. Лапін, Сайдак, Кофман працуюць на 2—3 папярочна-строгальных станках і выконваюць норму на 200—300 процантаў. Стаханавец тав. Каробка абслугоўвае 2 станкі і штодзёна ідзе да 3—3,5 нормы.

На заводзе «Рожэсьмаш» налічва

З А Р У Б Я Ж О М

АНГЛІЯ І ФРАНЦЫЯ ЗАКУПЛЯЮЦЬ У ЗША САМАЛЁТЫ

НЬЮ-ЁРК, 1 лістапада. (ТАСС). Як паведамае агенства Юнайтэд Прэс, каля 700 самалётаў знаходзіцца ў Нью-Ёрку. Балтымор і Каліфорнію ў чаканні адмены эмбарга на вываз зброі для атрымаўкі ў Англію і Францыю. Амерыканскія самалётна-будавальніцкія заводы значна расшыраюцца ў прадабачанні будучых заказаў. Завод «Ваші Эйркрафт Лівінгтан» у Каліфорніі распісана ў два разы. Маркшэпна павялічыць колькасць рабочых з 1000 да 2500. Прадстаўнікі армянскай каапацыі «Порт амерыкан авіэйшан» заявілі, што яны маркуюць павялічыць на заводзе колькасць рабочых з 4.000 да 6.000 у сувязі з тым, што завод будзе выконваць англійскія заказы. Як паведамае агенства, Англія і Францыя маркуюць заказваць у ЗША дадаткова 5.750 самалётаў, якія толькі будзе адменена эмбарга на вываз зброі.

ЗАЯВА РУЗВЕЛЬТА

ВАШЫНГТОН, 1 лістапада. (ТАСС). У гутарцы з прадстаўнікамі друку Рузвельт заявіў, што ён маркуюць працягнуць кантракт аэіянавіц 275 млн. долараў на павелічэнне ваенна-марскіх сіл, «якія зможуць забяспечыць нейтралітэт ЗША». Рузвельт даў далей заявіў, што ўлады будуць кантраляваць перадачы радыёабслужаў з тым, каб пазбегчы магчымасці парушэння нейтралітэта.

Прыбыццё паўпрэда СССР у Сафію

САФІЯ, 1 лістапада. (ТАСС). Учора ў Сафію прыбылі паўпрэд СССР у Балгарыі Лаўрэнцьеў і супрацоўнікі паўпрэдства. На вачах тав. Лаўрэнцьеў быў сустрэты намеснікам начальніка прагальнага аддзела міністэрства замежных спраў, усім саставом савецкай калоніі і членамі савецка-балгарскага таварыства. На сустрэчы прысутнічала таксама многа балгарскіх і замежных журналістаў.

Забастоўка партовых рабочых Нью-Ёрка

НЬЮ-ЁРК, 1 лістапада. (ТАСС). Як паведамае агенства Юнайтэд Прэс, профсава партовых рабочых Нью-Ёрка, які ўваходзіць у амерыканскую федэрацыю працы, учора пачаў забастоўку. Работы маюць намер працягнуць забастоўку да таго часу, пакуль прапрамысловы не згодзіцца павялічыць зарплату і скараціць працягласць рабочага дня.

Выхад у адстаўку ўрадаў Бангбейскай і Бхарскай правінцый

ЛОДАН, 1 лістапада. (ТАСС). Як паведамае агенства Ройтэр, у знак пратэста супраць заявы віна-караля Індыі Літвінчу ў Індыі вышлі ў адстаўку яшчэ два правінцыйныя ўрады — Бангбейскай і Бхарскай правінцый.

Закрываўся міжнародная выстаўка ў Нью-Ёрку

31 кастрычніка ў Нью-Ёрку закрыўся міжнародная выстаўка «Будучыня свету заўтрашняга дня». Павільён Савецкага Саюза ўвесь час карыстаўся выключным поспехам і на прызнанні амерыканскага прэса з'яўляўся лепшым з усіх 58 павільёнаў замежных дзяржаў, атрымаўшых ўдзел у выстаўцы. У апошні час наведваемасць савецкага павільёна ўзраста яшчэ больш. У асобны дні была да 300 тысяч чалавек. За час работы савецкага павільёна на міжнароднай выстаўцы яго наведала звыш 16 мільёнаў чалавек. (ТАСС).

ВАЙНА ў Еўропе

Зводна вярхоўнага камандавання германскай арміі

БЕРЛІН, 1 лістапада. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамае наступнае паведамленне вярхоўнага камандавання германскай арміі: «На захадзе на некалькіх участках фронту адзначаецца актыўная і развечная дзейнасць, а таксама нязначныя дзеянні ўдарных часцей. 30 кастрычніка на захаднім фронце і над Паўночным морам збіта шэсць самалётаў, з іх чатыры англійскія».

На захаднім фронце

БЕРЛІН, 31 кастрычніка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамае, што германскія развечныя часткі перайшлі для азнамлення з раёнам, які знаходзіцца перад лініяй Маажыно, германска-французскую граніцу. Развечкай выцвіла, што французы пакінулі другую лінію абароны. Апоны на адлегласці анагаа кілометра ад першай французскай вёскі былі паспешна пакінуты французамі. У вёсцы не аказалася ні аднаго жыхара, ні аднаго салдата. Непрыяцель зусім не абстрэльваў германскіх салдат. На шляху да другой вёскі германскія часткі выявілі пакінутыя вуляўныя гнёзды. Усюды віталі прызнакі паспешнага адступлення. Назав германскія развечныя часткі ішлі па тэруму шляху і пераказаліся, што і тут усе пазіцыі былі пакінуты праціўнікам таксама паспешна. На месцы пакінута шмат боепрыпасна, сталёных шлемоў і іншага ваеннага снаражання. На ўзлеску былі знойдзены абломкі збітага французскага самалёта. Германскія салдаты захвацілі многа пакі-

нае пазіцыі. * * * ПАРЫЖ, 1 лістапада. (ТАСС). Агенства Гавап паведамае наступнае афіцыйнае паведамленне аб ваенных дзеяннях, апублікаванае ўчора вечарам: «У раёне паміж Саар і Мозель адзначаецца значная актыўнасць; адбываецца вылазкі і дзеянні патрульёў».

У часе шматлікіх палётаў французскіх самалётаў 30 кастрычніка над нашымі пазіцыямі быў збіт германскі развечны двухматорны самалёт. Два развечныя самалёты праціўніка былі вывезены са строю над германскімі пазіцыямі на фронце Саара. Усе французскія самалёты ўлаа вярнуліся на свае базы».

Гавап паведамае наступнае афіцыйнае паведамленне аб ваенных дзеяннях, апублікаванае сёння раніцою: «На працягу ночы на ўсход фронту адзначалася нязначная актыўнасць».

ПАРЫЖ, 1 лістапада. (ТАСС). Агенства Гавап паведамае наступнае паведамленне аб становішчы на захаднім фронце: «Агульнае становішча на фронце астэпаца без асобных змен, халі і адначасна павелічэнне класіфіцы атак. Учора авіяцыя дзейнічала вельмі актыўна, атак яе аперані не могуць быць паранены з дзеянні авіяцыі за паліцэрамі дзень, калі з таго і другога боку былі зроблены шматлікія раіты. На Лаўрэнцьеўскім фронце ўчора ў дзень былі адзначаны тры месцевыя вылазкі. У лясістым раёне на захад ад Саару німцы працягнулі даволі сур'езную вылазку. Пасля артылерыйскай парыхтоўкі, якая прадаўжалася на працягу гадзіны, пяхотныя часткі калмаасно да батальёна правялі атакі і акружылі вёску, якая была папароне авакуіравана нашым ларэным пастом. Немцы былі выбіты з вёскі і разлуцыце кантрацікі пасля даволі ўпопнага сражання. У раёне на захад ад Мозеля немцы таксама правялі атакі, але менш сур'езную, чым у раёне Саару. У раёне Форбака Французская вылазка супроць перадавага германскага паста прайшла паспяхова. Германскі паст быў захвачан».

Агенства Гавап аб становішчы на фронце

ПАРЫЖ, 1 лістапада. (ТАСС). Агенства Гавап паведамае наступнае паведамленне аб становішчы на захаднім фронце: «Агульнае становішча на фронце астэпаца без асобных змен, халі і адначасна павелічэнне класіфіцы атак. Учора авіяцыя дзейнічала вельмі актыўна, атак яе аперані не могуць быць паранены з дзеянні авіяцыі за паліцэрамі дзень, калі з таго і другога боку былі зроблены шматлікія раіты. На Лаўрэнцьеўскім фронце ўчора ў дзень былі адзначаны тры месцевыя вылазкі. У лясістым раёне на захад ад Саару німцы працягнулі даволі сур'езную вылазку. Пасля артылерыйскай парыхтоўкі, якая прадаўжалася на працягу гадзіны, пяхотныя часткі калмаасно да батальёна правялі атакі і акружылі вёску, якая была папароне авакуіравана нашым ларэным пастом. Немцы былі выбіты з вёскі і разлуцыце кантрацікі пасля даволі ўпопнага сражання. У раёне на захад ад Мозеля немцы таксама правялі атакі, але менш сур'езную, чым у раёне Саару. У раёне Форбака Французская вылазка супроць перадавага германскага паста прайшла паспяхова. Германскі паст быў захвачан».

ПАРЫЖ, 1 лістапада. (ТАСС). Агенства Гавап паведамае наступнае паведамленне аб становішчы на захаднім фронце: «Агульнае становішча на фронце астэпаца без асобных змен, халі і адначасна павелічэнне класіфіцы атак. Учора авіяцыя дзейнічала вельмі актыўна, атак яе аперані не могуць быць паранены з дзеянні авіяцыі за паліцэрамі дзень, калі з таго і другога боку былі зроблены шматлікія раіты. На Лаўрэнцьеўскім фронце ўчора ў дзень былі адзначаны тры месцевыя вылазкі. У лясістым раёне на захад ад Саару німцы працягнулі даволі сур'езную вылазку. Пасля артылерыйскай парыхтоўкі, якая прадаўжалася на працягу гадзіны, пяхотныя часткі калмаасно да батальёна правялі атакі і акружылі вёску, якая была папароне авакуіравана нашым ларэным пастом. Немцы былі выбіты з вёскі і разлуцыце кантрацікі пасля даволі ўпопнага сражання. У раёне на захад ад Мозеля немцы таксама правялі атакі, але менш сур'езную, чым у раёне Саару. У раёне Форбака Французская вылазка супроць перадавага германскага паста прайшла паспяхова. Германскі паст быў захвачан».

ПАРЫЖ, 1 лістапада. (ТАСС). Агенства Гавап паведамае наступнае паведамленне аб становішчы на захаднім фронце: «Агульнае становішча на фронце астэпаца без асобных змен, халі і адначасна павелічэнне класіфіцы атак. Учора авіяцыя дзейнічала вельмі актыўна, атак яе аперані не могуць быць паранены з дзеянні авіяцыі за паліцэрамі дзень, калі з таго і другога боку былі зроблены шматлікія раіты. На Лаўрэнцьеўскім фронце ўчора ў дзень былі адзначаны тры месцевыя вылазкі. У лясістым раёне на захад ад Саару німцы працягнулі даволі сур'езную вылазку. Пасля артылерыйскай парыхтоўкі, якая прадаўжалася на працягу гадзіны, пяхотныя часткі калмаасно да батальёна правялі атакі і акружылі вёску, якая была папароне авакуіравана нашым ларэным пастом. Немцы былі выбіты з вёскі і разлуцыце кантрацікі пасля даволі ўпопнага сражання. У раёне на захад ад Мозеля немцы таксама правялі атакі, але менш сур'езную, чым у раёне Саару. У раёне Форбака Французская вылазка супроць перадавага германскага паста прайшла паспяхова. Германскі паст быў захвачан».

Нападкі Фросара на французскую кампартыю

ПАРЫЖ, 1 лістапада. (ТАСС). Французскія газеты «Тан» і «Панолер» змяшчалі ўчора артыкулы, у якіх яны заяўляюць, што роспуск камуністычнай партыі не азначае спынення барацьбы з ідэямі камунізма. У «савецкай» газеце «Панолер» надрукаван артыкул рэнегата Фросара, які прымае, што камуністычная партыя Францыі хоць і распушчана, але захавала свае асноўныя кадры. Каб выступіць перад сваімі камуністычнымі гаспадарамі, Фросар заяўляе, што з 1922 года ён з'яўляецца непрымырым барацьбітом супроць тэорыі дыктатуры пролетарыята.

НА ФРАНТАХ КІТАЯ

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ У правінцыі Цэнані з 28 па 30 кастрычніка японскія часткі жорстка атакавалі кітайскія пазіцыі на паўвостраве ад Уніна. Кітайцамі гэтыя атакі былі адбіты.

У правінцыі Хуаньшань 29 кастрычніка японская аўтакалэна з 40 грузавікоў, якая рухалася па шэсць паміж Іачжоу і Янлютуанам, пачала ў засаду, зробленую кітайскімі партызанамі. Партызаны знішчылі пяць японскіх грузавікоў і збылі звыш ста японскіх салдат. Астатнія грузавікі адыйшлі назад у Іачжоу.

На працягу мінулага тыдня ў раёне на паўночным захад ад Чанчжоу (на паўднёвы ўсход ад Нампінга) адбываліся жорсткае баі. У гэтых баях 63 кітайскія дывізія нанесли паражэнне японцам, якія страцілі каля паўтары тысячы чалавек забітымі і раненымі. У гэтых баях панеслі цяжкія страты таксама атралы войск марыянетачнага ўрада.

У паўднёвым КІТАІ Па спазніўшыхся паведамленнях стала вядома, што 20 кастрычніка атрал кітайскіх партызан прайшлі на акраіны г. Ван-

тона і знішчылі ў вулічным баі больш ста японцаў.

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ На паўдні правінцыі Шаньсі 27 кастрычніка японскія атрады, які найлічаве дзве тысячы чалавек, пры падтрыманні артылерый пачалі прававацца з Цяньцзюу у паўднёва-ўсходнім напрамку да Ваньшаньшань. Прававацца японскія часткі было затрымана кітайскай абаронай. З прыбышчым новых японскіх рэзерваў у гэты раён чакаецца аднаўленне японскага наступлення.

30 кастрычніка 12 японскіх бамбардзіроўшчыкаў бамбардзіравалі Сіньцзі (правінцыя Шэньсі). У той-жа дзень японскія самалёты двойчы бамбардзіравалі Нінцзя (ўсходняя частка правінцыі Гуансучу). На горад было скінута звыш 200 бомб. Забіта і ранена 30 чалавек. Разбурана 50 дамоў. 36 японскіх бамбардзіроўшчыкаў трыма групамі бамбардзіравалі Ляан (правінцыя Хэнань). На горад было скінута 150 бомб, большая частка якіх упала за межамі горада.



У ЗАХОДНІМ БЕЛАРУСІ. Навучаючыся асродкаў школы г.р. Дзесьна ўтрымоўваюць да ХХІІ гадавіны Кастрычніка свой першы чырвоны куток атрыманым ад піянераў Оршы падарункамі. Фото Б. Хеніна. (Фотарухонка БЕЛТА).

БЕСПРАЦОЎНЫЯ АТРЫМЛІВАЮЦЬ РАБОТУ

ГРОДНА, 31 кастрычніка. (Па тэлефону). 30 кастрычніка з Гродна была накіравана ў БССР на работу другая група беспрацоўных у ліку 383 чалавекі. Першая група з 454 чалавек паехала 27 кастрычніка. Усе яны на працягу многіх год былі беспрацоўнымі. З вялікай радасцю яны паехалі ў БССР, дзе атрымаць даўгачаканую работу. Паехаўшым атрымаць бясплатны праезд і транспартнае дапамогу на дарогу. ДАДЗІН.

ПОСПЕХ СОВЕЦКІХ КІНОФІЛЬМАЎ У ЗАХОДНІМ БЕЛАРУСІ

276 поўнаметражных і кароткаметражных савецкіх кінофільмаў дэманструюцца зараз у гарадах, мястэчках і вёсках Заходняй Беларусі. Вялікім поспехам карыстаюцца выдатныя савецкія кінофільмы: «Ленін у Кастрычніку», «Ленін у 1918 годзе», «Чалавек з ружом», «Чапаеў», «Вялікі прамазванні» і інш. У гэтыя каванні ХХІІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі лепшыя творы савецкай кінематографіі будуць дэманструвацца на гарадскіх пляшчах.

Хроніка мастацтваў

5-га лістапада ў Беларускай дзяржаўнай тэатр оперы і балета адбудзецца прэм'ера балета «Салавей» М. Крошнера (лібрэта Слонімскага і А. Ермалаева). Паслядоўна спецыяльна заслужанага артыста РСФСР Ф. Далухова і артыстэса А. Ермалаева. Мастак В. Матрунін. Дырэктар М. Шнейдарман. Гаюўныя ролі ў спектаклі выконваюць — Сымона — салдат С. Дрэчын, Зосыкі — заслужаная артыстка рэспублікі А. Нікалаева і Ванька — заслужаная артыстка рэспублікі З. Васіліева.

1-га лістапада кампазітар Кабалеўскі аказа операму тэатру першы акт новага беларускага балета «Бываіце здаровы». Пасля прэм'еры «Салавей» балетныя калектывы пачу рэпетыцыі новага балета, які падышоў да дакады беларускага мастацтва ў Маскве. * * * Упрошаны ў якасці гаюўнага рэжысёра опера тэатра рэжысёр Маскўскага музыкалажнага тэатра імені В. І. Неімірача-Ланчана П. С. Златогораў прыехаў у Мінск і распачаў работу над операй «Крыжыны» Е. Ніколкага. П. С. Златогораў будзе таксама ставіць оперу «Крыжыны» — музыка І. Шчэглава. * * * Тэатр оперы і балета папоўніў свой мастацкі састаў новымі салістамі. На працягу тэатр прыняты: Леціцкая (медыкаспран), Ксёнікі (танар), Кітараў (бас) і Чыстова (сапрано).

КАСТРЫЧНІЦКАЯ ДЭМАСТРАЦЫЯ ПРАЦОЎНЫХ МІНСКА

У дзень ХХІІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў сталіцы БССР адбудзецца парад войск Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і дэманстрацыя працоўных. Раўна ў 12 гадзін дня пачнецца праходжанне магучых калон слаўнай пераможкай Чырвонай Арміі. Для ўдзелу ў дэманстрацыі ўсе працоўныя горада Мінска да 9 гадзін 30 мі-

нут рання сабіраюцца на сваіх прах прыметвах і ўстановах і арганізаваным парадкам накіроўваюцца да месца збору працоўна-рабочых калон. На 16 чалавек урад працоўных пройдзе міма ўрадавай трыбуны на плошчы імені Леніна. Дэманстрацыю працоўных у дзень 7 лістапада акрые калона піянераў і школьнікаў горада.

ХІМІЧНЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ АСОЦЫЯЦЫЯ

Па Мінскай абласці закончыліся раённыя і абласныя хімічныя спаборніцтвы, якія праводзіліся ў азнамненне ХХІІ гадавіны Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. У спаборніцтвах прыняла ўдзел 27 тысяч чалавек. Звыш 12 тысяч чалавек за гэты час здалі нормы на значок «Гатоў да працінаветранай абароны». Створана

каля 50 новых лярвічных арганізацый Асоцыяцыя. Абласны совет Асоцыяцыя зашвертаў кандыдатамі для ўдзелу ва Усеасянныя хімічныя спаборніцтвах 10 лярвічных арганізацый, у тым ліку Мінскага трампарка, домаўраўлення па Акцябрскай, 29 (Мінск), калгаса імені Сталіна Пухавішка-га раёна і інш.

Вечар памяці Н. Г. Чэрнышэўскага

Учора ў Доле саюза савецкіх пісьменнікаў БССР (Мінск) адбыўся вечар, прысвечаны 50-годдзю з дня смерці вялікага рэвалюцыянера-дэмакрата Нікалая Гаўрыілавіча Чэрнышэўскага. Лежад аб жашпі і творчасці Чэрнышэўскага зрабіў прафесар Маскўскага

дзяржаўнага ўніверсітэта М. К. Дабрынін. Праф. Дабрынін асабліва ўвагу ў сваім даклазе ўдзяліў навуковым работам і выкаваным Н. Г. Чэрнышэўскага, даў аналіз яго творам «Што рабіць?», «Пралог» і інш.

ВЫПЛАТА ВЫГРЫШАЎ

Лічдныя касы Мінска 29 кастрычніка пачалі выплаць выгрышы па трыма тыражу пазыкі Тройкі пазыкі (выпуск першага года). За першыя тры дні прадаўшых аблігацый пазыкіраў, малічкі выплачана 94 тысячы рублёў

выгрышаў. На рах аблігацый паі выгрышы ў 500 і 1000 рублёў. Усё ў сталіцы БССР за 10 месяцаў багучага года выплачана на ўсіх тыражах пазыкі звыш 1.900 тысяч руб. выгрышаў.

СПІСАК ДАКЛАДЧЫКАЎ, ВЫДЕЛЕННЫХ ДА ХХІІ ГАДАВІНЫ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

Лочмель (Акадэмія навуў БССР) — ЦЕ МОПР; Лабус (школа прафхуоў); Камітат фізкультуры пры СНК БССР; Тоназ (Політэхнічны інстытут) — звал імені Маладая; Верамейчык (Мелісты-цкім лапавая фабрыка; Гершман (аб'ём КІ(6)В) — Хлебзакабінат; Саладоў (радакцыя «Большэвік»); Тэлеграф, пошта, Ж.Д.О. міжгаронія, АТС; Барысенка (Акадэмія навуў); МТЭС-2; Фізіўска (Акадэмія навуў); Масакабінат; Юрковіч (Акадэмія навуў); Мінабметал-кашпроемаў; Руціцкі (Юрдычны інстытут); Політэхнічны інстытут; Юрліцкі (Юрдычны інстытут) — аўтар: монтная стаянка; Саламаха (аб'ём КІ(6)В) — Наркамлес, Лесаахова, Белдрэў, Міжспром, Фансіціпром, Лесаахова, Лесаахова, Зелеяніковіч (Акадэмія навуў); МТЭС-1; Варбініч (КНВД) — Белдзярпраект; Юрковіч (Акадэмія навуў); Белпрампраект; Ломіцкі (Акадэмія навуў); Друкары імені Сталіна; Чымбург (БД) — звал імені Кірава; Аўтгар (аб'ём КІ(6)В); Фабрыка імені Гітлера (швейная); Тоназ (КІ(6)В, лектар) — кіно-студыя «Савецкая Беларусь»; Упраўленне кінофільмамі, Аб'ектпраект; Ракаў (Акадэмія навуў) — тэхнікум «Хлебавыцяпна»; Немцаў (Інстытут народнай гаспадаркі); Трамар; Маневіч (аб'ём КІ(6)В); звал імені Варашылава; Хейбен (КІ(6)В, лектар) — Фабрыка «Комунарка»; Фрацін (радакцыя газ. «Знак»); Радакцыя газ. «Савецкая Беларусь»; Стэрнін (радакцыя журнала «Большэвік») — звал імені Чкалава; Тук (Акадэмія навуў); Дзяржабанк, Сельгасбанк, Гітляўскі банк, Промбанк, Комунабанк; Вагнорскі (аб'ём КІ(6)В) — звал «Большэвік»; Лужыцкі (Інстытут павышэння кваліфікацыі) — звал «Беларусь»; Фрыд (Мелістыцкі) — Мінгоркомгас; Леонаў (Мелістыцкі) — Перафілітэвы звал; Якубенка (Акадэмія навуў) — Цэнтральны дзіцячы дыспансэр; Кароль (аб'ём

КІ(6)В) — артель «ХВІ МОД»; Шокаль (саагасны тэхнікум) — пратэстыя май-стэрні; Боянцкоў (Акадэмія навуў) — 2-гі клінтароў; Кулейніцкаў (СНК БССР) — Фабрыка «Кастрычнік»; Палкоў (Прэзідыум Вярхоўнага Савета) — Фабрыка імені Куйбіцына; Хасін (Вагановічкі РК КІ(6)В) — Фабрыка імені Вагановіча; Панамароў (Кагановічкі РК КІ(6)В) — звал імені Мяснікова; Длагіцкі (Мелістыцкі) — Фабрыка імені Тальмана; Балабаняў (Інстытут народнай гаспадаркі) — Інстытут народнай гаспадаркі; Уралава (Навожасветна) — Фабрыка імені Брунскай (шпичачная); Балабаняў (Інстытут народнай гаспадаркі) — Фабрыка-кухня; Чорны (Дзяржплан) — звал «Удартнік»; Рудзіцкі (Юрдычны інстытут) — шклозавод «Пролетарый»; Быткімаў (Белмясатраст) — Белкаспасоў; Фролаў (Галоўліт) — Пачельны завод № 1-4; Серага (Наркамхарчпрам) — майст. Белпрамбудпраект; Палкоў (Прэзідыум Вярхоўнага Савета) — Белпрамбудпраект; Штайгін (Юрдычны інстытут); Стэрнін (радакцыя журнала «Большэвік») — Белсампрамаз.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Да велама ўсіх членаў, актывістаў, ваенных камісій па выбарах у гарадскі совет і выбаршчыкаў г.р. Мінска. Гарадская камісія па выбарах у гарадскі Совет іспугатаў працоўных прапуе ў будынку гарадскага савета (В. Маркса, 18, другі паверх, пакой 20) з 10 да 17 лістапада штыдзёна, з 17 да 24 ў паяшкіаным выбарчым Устаўленні дзяжурствы членаў камісіі.

МІНСКАЯ ГАРАДСКАЯ КАМІСІЯ ПА ВЫБАРАХ У ГОРСОВЕТ. В. а. амананага рэдактара Т. С. ГАРБУНОУ.

ВЯЛІКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА БССР 7 лістапада — абанемнт № 122. ДРЫГВА 8 лістапада — прэм'ера САЛАВЕЙ Абанемнт № 123. 9 лістапада «РУСАЛКА» Абанемнт № 124.

Кінотэатр «РОДИНА» СЕВІЯ І ШТОЦЕННА ПЕРАД КОЖНЫМ СЕАНСАМ КАНЦЭРТНАЕ ВЫСТУПЛЕННЕ АРТЫСТАЎ ЭСТРАДЫ Аркадай АСТАХАЎ — ФЕЛЬТОН-КАМ'ЕРАПІС. Екадэрына МАТКОЎСКАЯ І ВЯЛІКАЯ САХАРАЎ — АГРАВАТ І РЫТМ. ТАНЫ. Екадэрына РАЙПОРТ — ЖАНРАВЫЯ ПЕСНІ. НА ЭКРАНЕ НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ «НОЧЬ В СЕНТЯБРЕ»

СКУРЗАРОВУ «БОЛЬШЭВІК» ПАТРЭБНЫ: МАШЫНІСТКА, ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІК-ГАРАВАРЫ І ЧОРНАРАБОЧЫЯ. Звяртацца: вул. Варашылава, 23, аддзел кадраў. ВЫДАВЕЦТВО «ЗВІЗДА» ПАТРЭБНЫ: КАЧАРАРЫ, ГРУЗЧЫКІ. Звяртацца: Савецкая, 48, другі паверх, пакой № 1.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР ПРЫМАЕ ЗАЯКІ НА АБСЛУГОВАННЕ КАНЦЭРТАМІ ў дні Кастрычніцкіх урачыстасцей. ПА ЗАЯВКАХ АРГАНІЗАЦЫІ ВЫСОЛАЖУЩА ФАНАВАЖАНЫЯ ДІА ПАДПІСАНЫЯ ЛАГАВОРА. За ўсім дэмакмі вяртацца па адрасу: вул. Карла Маркса, 29, Тэлефон № 24-688. ДЫРКІЦЫЯ.

ДЗЯРЖАЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР БССР 2 лістапада ГЕРШЭНБЕРГ ОСТРОПІЕР Пачатак у 8 гадзін вечара. Каса з 12 да 2 і з 4 да 8 г. веч. Абанемнт № 4. Кінотэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА» «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» Кінотэатр «Інтэрвіянава» ДОКТАР АВАЛІН Кінотэатр «Савецкая» ПАРТЫЯНЫ БІЛЕТ Дзіцячы кінатэатр «СТЕПАН РАЗІН» Кінотэатр «ПАНІН» ПНЯ-1. Ла нікаа Допа (фіналары). 2. Лягер дзі мора (фіналары). 3. Журнал маскоўскай кіносуацыі кінохронікі № 88. 4. Далёкаўсходняя частунаі.

Да велама ўладальнікаў радыёвуаалоў, радыёпрыёмнікаў і радыётэака. Таварышчы радыёслухачы! СНК СССР ад 29 ІХ 1939 г. № 1593 УСТАНАВІЎ ДЛІ СІЛОА САЮЗА СОР АДЗІННЫЯ ТАРЫФЫ АВАМЕНТНАЯ ПЛАТЫ ЗА РАДЫЭСЛУХАННЕ, ТЭРМІНЫ ПЛАЦЕЖАЎ, САНКЦЫІ АД УХІЛЕННЯ РЭПЕТЫЦЫІ РАДЫЭВУАЛОЎ, РАДЫЁПРЫЕМНІКАЎ, РАДЫЁТЭАКА І СВОЕКАСАВАТА УНЭСОН АВАМЕНТНАЯ ПЛАТЫ. Радыекамітэт